

# Прэзідэнт Беларусі прыняў кадравыя рашэнні

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 17 мая разгледзеў шэраг кадравых пытанняў. Кіраўнік дзяржава даў згоду на назначэнне:

- Савельева Міхаіла Генадзьевіча — намеснікам міністра сельскай гаспадаркі і харчавання;
- Пішчука Баляслава Казіміравіча — намеснікам старшыні Гомельскага аблвыканкама;
- Нікалайкіна Віктара Паўлавіча — кіраўніком адміністрацыі Кастрычніцкага раёна г. Віцебска;
- Пінчука Алега Леанідавіча — старшынёй Докшыцкага райвыканкама;
- Кавалёнкі Алега Анатольевіча — старшынёй Ушацкага райвыканкама;
- Бічана Аляксандра Васільевіча — старшынёй Хойніцкага райвыканкама;
- Шостака Пятра Мікалаевіча — старшынёй Светлагорскага райвыканкама;
- Барысенкі Аляксандра Міхайлавіча — кіраўніком адміністрацыі Ленінскага раёна г. Мінска;
- Бабічова Аляксандра Мікалаевіча — генеральным дырэктарам рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Клімавічы лікёра-гарэлачны завод»;
- Гаўрыленкі Віктара Васільевіча — генеральным дырэктарам рэспубліканскага ўнітарнага вытворча-гандлёвага прадпрыемства «Аршанскі льнокамбінат»;
- Лызыкава Анатоля Мікалаевіча — рэктарам устаноў адукацыі «Гомельскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт»;
- Сцяпука Анатоля Якаўлевіча — старшынёй цэнтральнага савета рэспубліканскага дзяржаўна-грамадскага аб'яднання «Добра-ахаванае таварыства садзейнічаньня арміі, авіяцыі і флоту Рэспублікі Беларусь» (ДТСААФ);
- Аляксейчыка Міхаіла Васільевіча — генеральным консулам Рэспублікі Беларусь у г. Беластоку (Рэспубліка Польшча);
- Пракапенкі Ігара Мікалаевіча — членам Віцебскага аблвыканкама.

Звяртаючыся да новых кіраўнікоў мясцовых выканаўчых органаў, Прэзідэнт падкрэсліў, што ад іх патрабуюцца уважлівая і так-

тоўныя адносіны да людзей, дзейсныя крокі па развіццю вытворчай сферы і стварэнню новых рабочых месцаў у вёсцы, беражлівы і рацыянальны падыход да сельскагаспадарчых угоддзяў, высокая культура земляробства і навадзённе парадку на зямлі, праддзяельнае карупцыі.

«Ніякай высакамернасці, фанабэрыі, як гэта іншым разам бывае ў асобных кіраўнікоў. Спуску тут не будзе нікому», — перасяроў кіраўнік дзяржава.

Прэзідэнт запатрабаваў прыкласці максімум намаганняў для выканання задач, прадугледжаных праграмай адрэджэння беларускай вёскі.

«Украінаўце перадавыя тэхналогіі, эканомце кожную капейку, разлічваўце толькі на сябе. Праз год-два мы поўнасьцю адыдем ад датацый у сельскай гаспадарцы. Грошы будучы выдзяляцца толькі пад канкрэтныя праекты і планы, а не на абстрактныя паказчыкі тыпу «кілаграм мяса» або «літр малака», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Кіраўнік дзяржава ў ходзе прыняцця кадравых рашэнняў адзначыў, што ва ўмовах, калі ў рэалізацыю праграмы адрэджэння і развіцця вёскі ўкладваюцца мільярды долараў, як ніколі важна падбіраць на кіруючыя пасады дасведчаных кіраўнікоў, якія змогуць весці эфектыўную гаспадарку.

Гаворачы аб кадравай палітыцы, Аляксандр Лукашэнка заявіў, што ў краіне «ні ў яким выпадку не будзе практычна механічна перасаджвання чыноўнікаў з аднаго крэсла ў другое». «Папярэджваю: ніякіх назначэнняў на «адсуджанне», як гэта было ў часы Савецкага Саюза, не будзе. Мы павінны прыцягваць новыя, маладыя кадры», — сказаў кіраўнік дзяржава.

Прэзідэнт таксама звярнуў асаблівую ўвагу на выкананне яго даручэнняў па развіццю льнаводчай галіны рэспублікі. У бліжэйшы час ён мае намер асабіста праектаваць, як тут ідуць справы.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

# ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

## Юбілей — у будынку Нацыянальнай бібліятэкі

Практычна завершана перавозка дакументаў Нацыянальнага архіва Беларусі ў новы будынак Нацыянальнай бібліятэкі. Аб гэтым паведаміў дырэктар архіва Вячаслаў Селяменю на прэс-канферэнцыі, прысвечанай 85-годдзю Дзяржаўнай архіўнай службы і 80-годдзю Нацыянальнага архіва Беларусі.

Плануецца, што 1 верасня архіў пачне работу ў поўным аб'ёме.

Вячаслаў Селяменю таксама паведаміў, што 23 мая ў Нацыянальнай бібліятэцы адкрыецца выстаўка «3 гісторыі на «Вы». Археаграфічная дзейнасць Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь». На выстаўцы будуць прадстаўлены зборнікі дакументаў, даведнікі, каталогі, публіцыстычныя матэрыялы — усюго больш як 100 выданняў. Найбольш аб'ёмнай стане экспазіцыя, прысвечаная гісторыі Вллікай Айчынай вайны.

Аляксандр СУХАВЕРХІ, БЕЛТА.



На Ушацчыне ў вёсцы Кублічы і ваколіцах гэтую прыгожую жанчынку цудоўна ведаюць. Галіна КЛЯПЕЦ вось ужо 15 гадоў працуе тут пашталёнкам. А гэта значыць, пяць разоў на тыдзень абходзіць ці аб'езджае больш за дзэсятка вёсак і вёсачак, сотні двароў — з пісьмамі, з таварамі штодзённага попыту, са свежымі нумарамі газет... У тым ліку — і са «Звязды»...

## Упарадкаванне льгот

# КРОПКИ ПАСТАВІЦЬ... ПАРЛАМЕНТ

Праект закона «Аб дзяржаўных сацыяльных ільготах, правах і гарантыях» датычыцца льгот па аплаце жыллёва-камунальных паслуг, паслуг сувязі, устаноўкі кватэрных тэлефонаў, прадастаўлення лекаў, пратэзавання і праезду ў грамадскім транспарце. У той жа час, як адзначыў падчас сустрэчы з журналістамі начальнік галоўнага ўпраўлення комплекснага аналізу і каардынацыі Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Юген Каспярковіч, упарадкаванне не закране цяперашнія эканамічныя, падатковыя і працоўныя гарантыі для грамадзян.

У менш чым 10-міліённай Беларусі як мінімум адной сацыяльнай ільготай карыстаюцца 6,5 млн чалавек, што, паводле слоў Югена Каспярковіча, само па сабе стварае даволі парадэксальную сітуацыю. Сапраўды, ліцаў у міністэрстве, у час нестабільнасці пачатку 1990-х гадоў, калі за рысай беднасці апынуўся практычна кожны другі грамадзянін, ільготы адыгралі сваю ролю. Разам з тым апошнім часам малянок змяніўся. Як заўважыў Юген Каспярковіч, з 2000 года сярэдняя рэальная (з улікам змянення цен на тавары і паслугі) заробкі і пенсіі ў краіне павялічыліся ў 2,5 раза, а доля малазабяспечанага насельніцтва — скарацілася ў 4 разы. Да таго ж з'явіліся дадатковыя гарантыі. Скажам, быў вызначаны мінімальны памер аплаты працы на ўзроўні бюджэту прахитковага мінімуму, страч адзін аднаму і пазбаўціцца ад тарыфных стаяк нізкаплатных катэгорый работнікаў, з 2001 года ў краіне з'явілася адрасная сацыяльная дапамога, з 2004 года — уведзены дзяржаўны стандарт сацыяльнага абслугоўвання праз тэрытарыяльныя цэнтры, нарэшце, пашырылася практыка льготнага жыллёвага Kredyтавання, прынятыя праграмы дэмаграфічнай бяспекі і «Дзеці Беларусі».

Як вынік, роля льгот стала хут-

ка змяншацца. Паводле выбарачных абследаванняў хатніх гаспадарак, у сярэднім сума льгот на аднаго іх атрымальніка (з улікам распаўсюджаных на многія прадпрыемстваў датацый на праезд і харчаванне работнікаў) не перавышае 20 тыс. рублёў у месяц, што, зразумела, складае нязначную частку агульнага даходу. І разам з тым у цэлым, якая накіроўваецца на прадастаўленне льгот у краіне, атрымліваецца больш чым адчужальнай — яна ацэньваецца прыкладна ў 600 млрд рублёў у год. А ў сваю чаргу гэта складае амаль трэць выдаткаў на такія праграмы, як прадастаўленне бесплатнага харчавання дзецям першых двух гадоў жыцця, бясплатнае ці льготнае ўтрыманне дзяцей і дашкольных устаноў, выплата дадаткова на дзяцей, безнасыя жыллёвыя субсідыі, адрасная сацыяльная дапамога, праграмы папярэджання і рэабілітацыі інваліднасці, падтрымкі адзіночных пажылых грамадзян, дэмаграфічнай бяспекі, ільготнае жыллёвае Kredyтаванне. «Па сутнасці па аб'ёму фінансавання льготы стасуюцца толькі адной дзяржаўнай праграме — адрэджэння і развіцця вёскі», — адзначыў Юген Каспярковіч.

Да таго ж, падкрэсліваючы ў міністэрстве, аказалася недасканалай сама практыка размерка-

вання льгот. Стаўка на «раскладку па катэгорыях» прывяла да таго, што адносна забяспечаная частка насельніцтва атрымлівае льгот на суму ў паўтара раза больш, чым частка малазабяспечаная. Апроч таго, асобныя льготы («пайшлі» ў гарады — проста таму, што большая частка высюкуў жыць у прыватных дамах і не карыстаюцца сідкімаі на жыллёва-камунальных паслугах, у сельскай мясцовасці на шмат радзей карыстаюцца грамадскім транспартам, у рэшце рэшт, да вёсак не заўсёды «даходзяць» ільготныя лекі.

Між тым, цяперашні законпраект аб упарадкаванні сацыяльных ільгот быў распрацаваны па сутнасці яшчэ ў 2003 годзе, аднак з самых розных прычын яго разгляд адкладваўся. Так, праект прадугледжвае, што ў Беларусі захавацца асноўныя льготы і гарантыі грамадзянам з асаблівым статусам, грамадзянам, якія маюць асаблівыя заслугі перад дзяржавай, а таксама асобам, што з прычыны фізічнага ці сацыяльнага стану маюць патрэбу ў асаблівай падтрымцы, — Героям і поўным кавалерам ордэнаў, удзельнікам, ветэранам і інвалідам Вялікай Айчынай вайны, інвалідам I і II груп, дзецям інвалідаў, непаўналетнім, што пражываюць на забурджаных чарнобыльскіх тэрыторыях, грамадзянам з асаблівымі захворваннямі.

Усім астатнім катэгорыям ільготы мяркуюцца часткова або цалкам скасаваць. І яшчэ. Планаўца распаўсюдзіць ільготы выключна на самога льготніка, а таксама перайсці да нармавання сацыяльных ільгот. Зараз такое

нармаванне прынята ў жыллёва-камунальнай гаспадарцы, дзе прадастаўляюцца сідкі з кошту паслуг з разліку 20 квадратных метраў агульнай плошчы жылля на чалавека плюс 10 «квадратаў» — на сям'ю. А ў будучым нармаванне можа распаўсюдзіцца на тэлефонныя размовы (тут не выключнаеца пераход да прадастаўлення сідкі толькі на 3 гадзіны разам у разліку на аднаго льготніка і плюс 1 гадзіну — на яго сям'ю), на праезд у электрычках і на іншых відах транспарту.

Дарэчы, падкрэсліваючы ў міністэрстве, упарадкаванне льгот дазволіць вызваліць, прынамсі, 30 працэнтаў сродкаў, што накіроўваюцца на іх прадастаўленне зараз. Гэтыя грошы планаўца выкарыстоўваць для пашырэння сацыяльных паслуг і надомнага абслугоўвання, павелічэння памераў адраснай сацыяльнай дапамогі, на льготнае жыллёвае Kredyтаванне, праграму дэмаграфічнай бяспекі, а таксама «кралчанца» вырашэнне праблем забурджаных радзійчых зон — на будаўніцтва тв аб'ектаў аховы здароўя, адукацыі, культуры, на праграму здаровага харчавання.

Праўда, пакуль выпадае весці гаворку толькі аб праекце закона, і яго канчатковы лёс невядома. Прынамсі, заўважыў Юген Каспярковіч, такога непапулярнага дакумента яшчэ не было, таму вынікі галасавання дэпутатаў прагназаваць цяжка. Дакладна вядома пакуль адно — усе кропкі над «і» тут будуць паставіць бліжэйшым часам. Прычым не выключна, што ўжо на наступным тыдні.

Сяргей ГРЫБ.

## Эканомія — крыніца для інвестыцый

У Беларусі ёсць істотныя рэзервы для росту ўнутраных інвестыцый, у тым ліку — усямеразна эканомія і беражлівасць, — заявіў на сустрэчы з журналістамі першы намеснік міністра эканомікі краіны Пётр Жабко. Напрыклад, паводле яго слоў, сёння на аднаго чалавека ў рэспубліцы, калі параўноўваць з развітымі еўрапейскімі краінамі, спажываецца больш чым у два разы прыроднага газу, электраэнергіі — больш чым у 1,5. Зніжачы тыя ж энергызатры на вытворчасці прадукцыі, ачыненныя прадпрыемствы будуць мець і дадатковыя рэсурсы для інвестыцый.

Праўда, забяспечыць значныя тэмпы росту эканомікі (так, за гэтую пяцігодку намечана павялічыць інвестыцыі больш чым у два разы — больш за 50 млрд долараў супраць 20 млрд, асвоеных у мінулай пяцігодцы) толькі за кошт унутраных крыніч фінансавання практычна немагчыма. Таму да 2010 года прадугледжваецца павялічыць да 15—20 працэнтаў долю замежнага капіталу і агульнае аб'ёме інвестыцый рэспублікі, падкрэсліў Пётр Жабко. Тым больш, што на працягу ўжо некалькіх гадоў у Беларусі прасоўваецца ўстойлівае тэндэнцыя росту замежных інвестыцый: з 0,72 мільярда долараў у 2002-м годзе да 4,03 мільярда ў 2006-м.

(Заканчэнне на 2-й стар.)

## Перапрацоўшчыкі пазбаўляюцца ад «эгаізму»



Толькі за першыя чатыры месяцы года перапрацоўчыя прадпрыемствы Міншчыны прадлілі на экспарт прадукцыі на суму амаль на 2 трыльёны беларускіх рублёў. Харчовыя тавары, вырабленыя ў Мінскай вобласці, не бяжыцца канкурэнцыі не толькі на ўнутраным рынку краіны, але і на знешнім. Гэта было пераконаўча прадэманстравана ў час выставы-кірмашу перапрацоўчых прадпрыемстваў цэнтральнага раёна, якая прайшла ў Маладзечне.

Як раскажаў карэспандэнту газеты начальнік ўпраўлення гандлю і паслуг Мінскага аблвыканкама Іван Пранчак, прадпрыемствы вобласці імкнучыся да таго, каб гандляваць уласнай

## ЗЯМЛЯ І ЛЮДЗІ МІНШЧЫНЫ



прадукцыяй не толькі ў сваёй мясцовасці, але і ва ўсіх раёнах краіны. «Да таго ж, наш рынак адчынены для тавараў аналагічных прадпрыемстваў і іншых абласцей. Трэба рабіць крок да цывілізаванага гандлю, ісці насустрач адзін аднаму і пазбаўціцца ад прычынаў «местачковага эгаізму» ў гандлёвых адносінах», — адзначыў Іван Пранчак.

Мінская вобласць падрыхтавана да канкурэнтнай барацьбы за спажывца. Большасць з прадпрыемстваў, якія выпускаюць мясныя, малочныя, хлебнабулочныя і кандытарскія вырабы, мінеральную ваду і іншыя тавары, прайшлі ці праходзяць зараз праз этапы мадэрнізацыі сваёй вытворчасці, (Заканчэнне на 2-й стар.)

# 12 ПАЦАЛУНКАЎ НАНАЧ

- Як цябе завуць?
- Сася.
- А як маці завуць?
- Вася.
- А бацьку як?
- Тася... Не, Вася. А Тася — маці.

Тася і Вася — прыёмныя бацькі 5-гадовага Сашы, які яшчэ толькі пачынае размаўляць і таму блытае імёны. Яго прывезлі ў раённы цэнтр Чавусы з Магілёўскага дома дзіцяці. У дзіцячым доме сямейнага тыпу Таісія і Васіля Куліковых яго спачатку вучылі есці, а потым — зносіцца з навакольным светам. Доўгі час Сашка асцерагаўся выйсці на вуліцу, і моцна баяўся не толькі каровы, але і хатняй коткі. А цяпер ён смела ўсімхавецца ў аб'екты фотаапарата. Што ж, Сашка тут не адзіны, хто пачынаў сваё новае жыццё ў сям'і з элементарных рэчаў.

Шэсць гадоў таму ў сямейнай пары Куліковых, якія ўжо мелі трое сваіх дзяцей, з'явіўся прыёмны хлопчык. Вадзіму было тады толькі 4 гады і ён жыў у інфекцыйным аддзяленні раённай



бальніцы. Яго маці нараджала і забіваў сваіх дзяцей-немаўлятаў, і цудам жывым застаўся толькі старэйшы сын. Жанчыну адправілі за кратамі, а хлопчыка з бальніцы забралі Куліковы.

Калі Вадзіма прывезлі дадому, то Таісія і Васіль зразумелі, што дзіця не ведае, што такое ложак

і бялізна. Яго паклалі спаць на ложак, а ён паспыліў на падлогу анучу і так заснуў. Потым яго, соннага, не аднойчы перакладлі з падлогі на ложак, пакуль не прызвычаўся.

— Ён, відаць, і еў толькі адзін раз на дзень, — раскажаў Таісія. — Я яго клічу на абед, а ён здзіў-

лена! Маўляў, мы ж сёння ўжо елі! І калі на яго дакументы афармлялі і мне даводзілася хадзіць па устаноўках, ад мяне ні на крок не адыходзіў. Усё баяўся, што яго могуць зноў кінуць.

Цяпер Вадзім, вучыць 3-га класа, жаева хлопчык, можа есці і 6—7 разоў на дзень — як ужо

атрымаецца. Праўда, усе прыёмныя дзеці, асабліва першым часам, елі шмат і бясконца, здавалася, ніяк не маглі наеціся. «Напэўна, нагадаліся яшчэ ў мацярыніцы ўлонні», — шкадуе малыя Таісія.

Насяя, якая трапіла да Куліковых калі двух гадоў таму, збіраўла з падлогі крошкі. І цяпер яшчэ, кажэ Васіль, хоча жыць за абедзённым сталом. Пра нешчаслівы лёс дзяціныкі Таісія прапачала ў мясцовай газеце: там распаўсвадзілася пра жалівы выпадак, калі ў адной з вёсак жанчына засекла бабулю сякерай. Маленькая дачка забойцы засталася адна. Куліковы пранавалілі мясцовым уладом адаць малую ім, і цяпер яна тут жыць шчасліва.

Дзяцей, якія трапілі ў дом, Куліковым даводзілася і выхаджваць. Так адбылося з 2-гадовай Машай, якую забралі з дома дзіцяці ў абласным цэнтры. Гісторыя хвароб дзіцяцінкі займала вялізны том — парок сэрца, парушэнні стрававальнай сістэмы і шмат чаго іншага. Ей прайсалі прытрымлівацца строгай дыеты, але праз некалькі дзён пакутаў Куліковы вырашылі рызыкнуць і харчаваць Машу гаючым казіным малаком. Пра дзіету хутка забыліся, а потым і хваробы адышлі ў нябыт. Дарчы, за ўсё існаванне сямейнага дзіцячага дома Куліковых ніводнае дзіця адсюль не трапіла ў бальніцу. Відаць, спрыяе здаровай атмасфера.

(Заканчэнне на 2-й стар.)

## Эканомія — крыніца для інвестыцый

У Беларусі ёсць істотныя рэзервы для росту ўнутраных інвестыцый, у тым ліку — усямеразна эканомія і беражлівасць, — заявіў на сустрэчы з журналістамі першы намеснік міністра эканомікі краіны Пётр Жабко. Напрыклад, паводле яго слоў, сёння на аднаго чалавека ў рэспубліцы, калі параўноўваць з развітымі еўрапейскімі краінамі, спажываецца больш чым у два разы прыроднага газу, электраэнергіі — больш чым у 1,5. Зніжачы тыя ж энергызатры на вытворчасці прадукцыі, ачыненныя прадпрыемствы будуць мець і дадатковыя рэсурсы для інвестыцый.

Праўда, забяспечыць значныя тэмпы росту эканомікі (так, за гэтую пяцігодку намечана павялічыць інвестыцыі больш чым у два разы — больш за 50 млрд долараў супраць 20 млрд, асвоеных у мінулай пяцігодцы) толькі за кошт унутраных крыніч фінансавання практычна немагчыма. Таму да 2010 года прадугледжваецца павялічыць да 15—20 працэнтаў долю замежнага капіталу і агульнае аб'ёме інвестыцый рэспублікі, падкрэсліў Пётр Жабко. Тым больш, што на працягу ўжо некалькіх гадоў у Беларусі прасоўваецца ўстойлівае тэндэнцыя росту замежных інвестыцый: з 0,72 мільярда долараў у 2002-м годзе да 4,03 мільярда ў 2006-м.

(Заканчэнне на 2-й стар.)

У Беларусі ёсць істотныя рэзервы для росту ўнутраных інвестыцый, у тым ліку — усямеразна эканомія і беражлівасць, — заявіў на сустрэчы з журналістамі першы намеснік міністра эканомікі краіны Пётр Жабко. Напрыклад, паводле яго слоў, сёння на аднаго чалавека ў рэспубліцы, калі параўноўваць з развітымі еўрапейскімі краінамі, спажываецца больш чым у два разы прыроднага газу, электраэнергіі — больш чым у 1,5. Зніжачы тыя ж энергызатры на вытворчасці прадукцыі, ачыненныя прадпрыемствы будуць мець і дадатковыя рэсурсы для інвестыцый.

(Заканчэнне на 2-й стар.)

## РОЗГАЛАС

АПОШНЯЯ ІНФАРМАЦЫЯ С У Т А К

### УСТУПІ ДАРОГУ «ХУТКАЙ»!

У Жодзіне вадзіцель «Аўды-100» на скрыжаванні на дазваляльны з'ялены сігнал святлафора не ўступіў дарогу машыне хуткай дапамогі, якая рухалася за ўключанымі маячкамі сіняга колеру на забараняючы чырвоны сігнал святлафора.

Як паведамілі ў Дзяржаўтінспекцыі УУС Мінаблвыканкама, у выніку адбылося сутыкненне транспартных сродкаў. Абодва вадзіцелі і пасажыр «хуткай дапамогі», фельчар з цяжкамі траўмамі шпіталізаваныя.

Кар. БЕЛТА.

### «ДЖЭМ-БАНК» ЛІКВІДУЕЦА

Людзі, якія захоўвалі свае зберажэнні ў ААТ «Джэм-Банк», змогуць атрымаць іх ужо ў чэрвені, паведамілі карэспандэнту «Звязды» ва ўпраўленні інфармацыі Нацыянальнага банка Беларусі.

Паводле апошняй інфармацыі, Вышэйшій Гаспадарчы Суд Рэспублікі Беларусь прыняў рашэнне, згодна з якім ААТ «Джэм-Банк» прызнана банкрутам і ў адносінах да яго адкрыта ліквідацыйная вытворчасць. Нагадаем, што гэты банк быў зарэгістраваны ў краіне ў 1991 годзе. Нездавальняючае фінансаванне становішча «Джэм-Банка», якое пацягнула невывананне ім сваё абавязальстваў перад укладчыкамі і іншымі Kredyтарамі, стала прычынай таго, што ў банка былі прыпынены, а затым і адкліканы ўсе ліцэнзіі.

### ЗАГАРЭЎСЯ «ОПЕЛЬ»

Чатыры чалавекі пацярпелі ў выніку здарэння, якое адбылося на дарозе ў Баранавіцкім раёне.

Паводле даных аддзела інфармацыі і грамадскіх сувязяў УУС Брэсцкага аблвыканкама, каля паловы пятай дня з-за выбуху газавай устаноўкі на аўтадарозе Баранавічы—Слонім паблізу вёскі Сеўрукі загарэўся аўтамабіль «Опель-Вектра». Непрацуючы 50-гадоваы жыхар пасёлка Жамчужны, які кіраваў аўто, атрымаў цялесныя пашкоджанні і быў змешчаны ў бальніцу. Тры жанчыны, што ехалі з ім, таксама пацярпелі: медыкі зафіксавалі ў іх трэцінчыя апекі і цялесныя пашкоджанні. Пасажыры, дарэчы, пасля меддапамогі былі адпушчаны дадому.

Ігар ГРЫШЫН.

### ВАМ «БУКЕТ»!

У нядзелю ў Лошыцкім парку адбудзецца першы рэспубліканскі фестываль-кірмаш рамёстваў «Вясновы букет».

На яго, як мяркуюцца, у стаіліцу з'едуча больш як 200 майстроў з усяй Беларусі. І, між іншым, не з пустымі рукамі: прывязуць, пакажуць (а што-кольвечы і прадуццяць) са сваіх найлепшых работ, правядуць майстар-класы для аматараў — на ганчарстве і кавальстве, па плячэнню з саломкі, лавы, бісеру. Да таго ж, як планаўца, паспаборнічаюць паміж сабой за званне найлепшага.

Дык прывяздайце! Гэта — не можа быць не цікава!

Валентына ДОЎНАР.

### АЛЕЯ ГОРНАЙ САКУРЫ ЗАКЛАДЗЕНА ў МІНСКУ

Алея горнай сакуры — нацыянальнага сімвала Японіі — закладзена ў Мінску ў Сендайскім скверы, які размешчаны каля Беларускага дзяржаўнага музычнага тэатра.



# У НИГЕРЫ ВЫЗВАЛЕНА БЕЛАРУСКАЯ ЗАЛОЖНИЦА

## «Здавальняючым стане»

Начальнік упраўлення інфармацыі — прэс-сакратар Міністэрства замежных спраў Беларусі Андрэй Папоў паведаміў учора на брыфінгу аб тым, што грамадзянка нашай краіны Ірына Экспа-Ума, выкрадзеная невядомымі 5 мая ў Нігеры, вызвалена.

Паводле слоў Андрэя Папова, згодна з інфармацыяй, якую мае МЗС, жыццё і здароўе грамадзянін Беларусі больш нічога не пагражае. «Стан былой заложніцы здавальняючы».

Прадстаўнік МЗС адзначыў таксама, што знешнепалітычнае ведамства «у рамках сваёй кампетэнцыі працягвае знаходзіцца ў вельмі цесным кантакце з усімі, хто так альбо інакш меў дачыненне да гэтага выпадку з пункту гледжання яго вырашэння». Пры гэтым Андрэй Папоў дадаў, што ў выпадку з'яўлення неабходнасці ў дзеяннях па вырашэнню «консульска-прававых пытанняў, натуральна, яны будуць зроблены» беларускім бокам.

Іншыя дэталі пра дэпартацыю МЗС паведаміць не змог. «Калі неспадзявана ўдзелілі аперацыі па вызваленню палітчыка неабходным падзяліцца імі з грамадскасцю, то, думаю, яны гэта зробяць. Натуральна, з улікам вельмі далікатнай спецыфікі дадзенай сітуацыі».

Андрэй Папоў паведаміў таксама на брыфінгу, што зараз працягваюцца перамовы аб адкрыцці прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі ў Мінску. Праўда, пра нейкія канкрэтныя тэрміны адкрыцця «гаворыць пакуль рана. Гэта будзе прадметам кансультацыяў».

Прадстаўнік МЗС паведаміў інфармацыю аб плануемым візіце ў Беларусь прэзідэнта Ірана Махмуда Ахмадзінежада. «Я магу паведаміць, што МЗС вельмі шчыльна займаецца арганізацыяй візіту... Яго падрыхтоўка ўста-

ліпа ў вырашальную стадыю. З улікам вышэйшых узроўню візіту, думаю, мы паведамім тэрміны па меры таго, як стане канчаткова зразумела, што прэзідэнт Ірана накіроўваецца ў нашу краіну». У той жа час пасольства Ірана ў Мінску заявіла, што візіт павінен адбыцца 21—22 мая.

Учора МЗС паведаміла таксама, што з 14 па 15 мая пры самі, ідучы ў знешнепалітычнае ведамства нашай краіны і прадстаўніцтва ААН/ПРААН ў Беларусі адбыўся бізнес-семінар, на якім абмяркоўваўся ўдзел беларускіх кампаній у пастаўках тавараў і паслуг для патрэб Арганізацыі аб'яднаных нацый. На семінары былі адзначаны, што агульны аб'ём закупак ААН у 2005 годзе склаў прыблізна 10 млрд долараў ЗША. У спіс зарэгістраваных пастаўшчыкоў ААН уваходзяць 6 тыс. кампаній, у тым ліку 4 беларускія.

У МЗС адзначылі, што прадстаўнікі ААН прапанавалі падчас семінару прадстаўнікам беларускага дэлегацыі асродку прыняцця актыўны ўдзел у тэндарах на закупку для патрэб ААН па шырокаму колу тавараў (хімічнай і нафтавай прадукцыі, прадуктаў харчавання, электрапрыбораў і электроннага абсталявання, вакцын і лекаў, медыцынскага абсталявання, зборных дамоў для міратворчых місій), а таксама паслуг (паістыцы і транспарціроўцы тавараў, паслуг па праектаванню і будаўніцтву, арэндзе абсталявання і інш.).

Сяргей КУЗНЯЦОЎ.

# Перапрацоўшчыкі пазбаўляюцца ад «эгаізму»

**(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)**

што дазвалялі ім выпускаць яшчэ больш якасную прадукцыю, якая знаходзіць сваіх спажываўцоў і ў Беларусі, і ў замежжы. Напрыклад, на рэканструкцыю галіны па вытворчасці кансерваў у вобласці сёлета будзе накіравана 33 мільярды рублёў. Пераабсталяванне закрэпе і падрыхтоўка па перапрацоўцы садавіны і агароднінны. Гэты від прадукцыі павінен стаць імпарта-замасцільным, таму сёлета цэнтральная вобласць павялічыла плошчы пад вырошчванне агароднін і, як мяркуюць, гэтай сельскагаспадарчай прадукцыі будзе перапрацавана ў два разы больш, чым летася.

Выстава перапрацоўчых прадпрыемстваў у Маладзечнае паказала, што Мінская вобласць развівае і падтрымлівае высокі клас харчовай прадукцыі, пры гэтым яе асартымент пастаянна павялічваецца. Паглядзець на харчовае багацце рэгіёна разам са старэйшай Мінскага аблвыканкама Мікалаем Дамашкевічам прыехалі і прадстаўнікі дыпламатычнага корпусу. Прадукцыю Міншчыны ведаюць яшчэ з часоў Савецкага Саюза, калі перапрацоўчыя заводы вобласці кожны дзень пастаўлялі свае смачныя прадукты на стол жыхароў Масквы і іншых буйных гарадоў вялікай савецкай дзяржавы. Зараз трывалыя эканамічныя сувязі паміж вытворцамі і спажываўцамі з розных краін зноў наладжваюцца.

— У савецкія часы мы звыкліся з тым, што на сталае ў нас заўсёды была смачная беларуская бульба. Зараз мы маглі б пастаўляць вам вельмі смачныя яблыкі, якія вырошчваюцца без усяля-

кай хіміі. Я бачу, што ў Беларусі гандлююць яблыкамі з Аргенціны, Іспаніі, нават Аўстраліі. А вось нашы будучы каштаваць нашамат танней, — падкрэсліла палару Лідзія Іманалёва.

Большасць прадукцыі, што прапаноўвалася на выставе, была прадстаўлена ў абноўленым асартыменце, дэгусталіся перс-пектыўныя распрацоўкі, якія зацікаўляюць нават самага вытанчанага гурмана. Адзінае, што засмучала ўдзельнікаў, было тое, што яны прывезлі толькі частку сваіх тавараў, хоць ад прадстаўленых прадуктаў разбягаліся вочы.

— За першыя чатыры месяцы мы спрацавалі са станоўчым салыда знешнеэканамічнага балансу, і гэта добра. Але ёсць вялікія рэзервы для далейшага развіцця. Я думаю, што кантакты з афіцыйнымі прадстаўнікамі замежных краін паспрыяць актывізацыі сумеснага гандлю. Прадстаўлена на выставе прадукцыя сведчыць аб тым, што вобласці ёсць што прапанаваць, — падкрэсліў старшыня Мінскага аблвыканкама Мікалай Дамашкевіч.

Па выніках выставы былі праведзены далейшыя крокі па развіццю галіны перапрацоўчых прадпрыемстваў. Трэба больш актыўна шукаць пастаўшчыкоў новага абсталявання для мадэрнізацыі. Вытворцы будуць працягваць самастойна адкрываць для сябе новыя рынкі, для гэтага маркетынгавая палітыка стане больш грунтоўнай і будзе абнаўлена на перспектывыя эканамічныя распрацоўкі. Акрамя таго, вялікую ўвагу трэба надаць і рэкламе.

Дзмітрый АЛЬФЕР.

# Заканспіраваная карупцыя

Хабар для рэвізора і крах «каралевы» гаражнага кааператыва

Чым актыўней вядзецца ў нашай краіне барацьба з карупцыяй, тым больш хітрыя спосабы хабарніцтва прыдумваюць надбярэсумленныя службовыя асобы. Але якія б меры канспірацыі ні прымалі вынаходнікі гэтых мудрагелістых карупцыйскіх схем, супрацоўнікі праваахоўных органаў усё ж выведзюць на чыстую ваду прадражных асобаў.

Вось толькі некалькі выпадкаў законспіраванай карупцыі, пра якія аглядальніку «Звязды» распавёў пракурор Савецкага раёна Мікалай ПЛАТЦЫК.

## Прыбыльшчыца на паперы

Рэвізія, як звычайна, з'явілася нечакана. Дырэктар (цяпер ужо былы) рыбнаперапрацоўчага прадпрыемства быў не без грахоў, таму нічога добрага для сябе ад вынікаў фінансавай праверкі не чакаў. Гора-кіраўнік пачаў ліхаманкава шукаць спосабы «мінімізацыі рэвізійных наступстваў». Задача для яго ускладнялася тым, што праверку праводзіла цэлая камісія і «паліубоўна» дамоўца з усімі рэвізёрамі было фактычна немагчыма. Тады дырэктар вырашыў улагодзіць рэвізора, які быў адказны за канчатковы вы-

сновы камісіі і прыняцце меры да вінаватых. Агульную мову з гэтым чыноўнікам кіраўнік прадпрыемства знайшоў. Рэвізор не адлюстравуе ў акце праверкі прадпрыемства зьмергавыя вылічэнні паршуняў. У якасці «падзякі» за гэтую паслугу ён папрасіў дырэктара... прыняць на працу прыбыльшчыцай сваю жонку. Кіраўнік прадпрыемства аформіў дагавор падряду выкананых работ на жонку спагадлівага рэвізора. Праўда, гэтая жанчына ніякай працы на прадпрыемстве не выконвала, але атрымала паводле памянёнага дакумента 804 тысячы рублёў, якія былі патрачаны на патрэбы

старшыня залезіла як ва ўласны кашалёк: прысвоіла членскія ўнёскі на агульную суму 886 тысяч рублёў, паклала на свой асабісты рахунак грошы — больш за 15 мільянаў рублёў, якія былі сабраны з уладальнікаў гаражоў для рамонтна дарог. Не грэбавала старшыня і хабарніцтвам. «Каралева» кааператыва абклала данінай людзей, якія выкарыстоўвалі гаражы не па прызначэнню: пераўтварылі іх у склады і дробныя майстэрні па рамонтна аўтамабіляў.

Але ж, як вядома, збан носіць ваду да пары. Надбярэсумленую службовую асобу злавліў за руку ў момант атрымання чарговай сумы хабару ў памеры 300 долараў. Потым выплылі на паверхню і ўсе астатнія грахі старшыня гаражнага кааператыва, хоць яна іх старанна «маскіравала». Суд вынес даволі суровы прыгавор карупцыянерцы: 7 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці.

Мікола ДЗЯБЕЛА.

# Звязда -90: адваротны адзік

# БУДЗЬЦЕ ЗДАРОВЫЯ І ПІШЫЦЕ ПРА ДОБРАЕ І ВЕЧНАЕ

Да юбілею старэйшага беларускага выдання засталася 83 дні. І ўсе гэтыя дні газета будзе спяшацца да сваіх падпісчыкаў, сяброў, герояў нашых публікацый, такіх, напрыклад, як Алена Лукашэвіч з вёскі Антонаполь Драгіцкага раёна. Не так даўно на старонках газеты, якія расказвалі пра ўрача першай катэгорыі, якая ўзначальвае сельскую бальніцу сястрынскага горада. 25 старонкіх нямоглых людзей яе клопаты не пакуваюць сябе нікому не патрэбным і пакінутым. Яшчэ Алена Васільеўна — маці-героіня ў прамым сэнсе. Летась яна ўзнагароджана ордэнам Маці. Яны з мужам гадоўць пяцёра дзетак, у іх надзвычай цікавая і сучасная сям'я!

— Мне вельмі падабаецца, што «Звязда» шмат увагі ўдзяляе таме здароўю. Гэта самае важнае. Кажу вам як прафесіянал і як чалавек з ужо багатым жыццёвым вопытам. Трэба і далей трымаць гэту лінію. Важна нам усім здарэньнічы на свядомасць людзей з тым, каб у галовах укарналася неабходнасць заўсёды клапаціцца пра ўласнае здароўе.

Яшчэ. Больш пішыце пра добрае і вечнае. Зраўмема, што цяпер усё сродкі інфармацыі стараюцца апрадзядзіць іншым у паведамленнях пра розныя крымінальныя здарэнні, злачынствы і розныя



Святлана ЯСКЕВІЧ.

# 12 ПАЦАЛУНКАЎ НАНАЧ

**(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)**

Бацькі Машы — п'яніцы, якія адмовіліся ад дзіцяці. У перша-класніка Андрэя — таксама нялёгкае мінулае, і ён цяжка ўжываецца з іншымі дзецьмі, дрэнна вучыцца. Куліковы не хаваюць таго, што дзеці, якія яны выхоўваюць, — праблемныя, бо бацькі пакінулі і не самую лепшую генную спадчыну.

— Іх бацькі або п'яніцы, або зланыцы, пазбаўлены бацькоўскай праваў, — гаворыць Васіль. — І пакуль іх дрэнныя гены пераверне на добры лад... А самая вялікая радасць у нашай працы — гэта калі дзіця мяняецца.

Невядома, якія гены атрымаў у спадчыну ад сваіх бацькоў Руслан — прыгожы чарнявы хлопчык, якому цяпер 2 гады. Справа ў тым, што ён — паддзіць, яго кінулі ў Магілёве ля царквы. Сваё прызвішча, Брусэў, ён атрымаў паводле назвы вуліцы, на якой знайшлі немаўля. А Русланам назвала, бо бачна — дзіця ўсходніх крывёў. Хоць у яго дакументах у графе нацыянальнасць пазначана як невядома.

Таісія і Васіль збіраюцца ўсынавіць Русіка, бо лічаць, што яму, неславянціну і сираце, цяжка будзе прабыцца ў жыцці. Яны хочуць яго абараніць. Руіск, якога Куліковы ўзялі ў 5 месяцаў, узпунены, што яны — яго маці і бацька. А вось што яны прыёмныя бацькі — яму абавязкова раскажуць, калі ён вырасце.

Калі ў сям'ю бралі першае прыёмнае дзіця, дочку Куліковых радасна шукалі малочу ложка. Тут гавораць, што дзецкі — гэта шчасце ў доме, і тым няма нагоды для рэзнасці. І дачка Куліковых Маша ўзрадавалася, калі з магілёўскага прытулку бацькі прывезлі двюх дзяўчынак-сысцей — Наташу і Ганну. Цяпер тры дзяўчыны-аднагодкі ходзяць у адзін клас і на мяншчу «Тры сястры» не крывадуць, што

паць гадоў таму дзяўчыны, прыехаўшы ў Чавусы, першы раз у жыцці ўбачылі пазнаўчыя іх навучыліца, а потым і ўсё астатняе. Напрыклад, любові да жывёл. Анюта захапілася козамі: выраіла дзве ад маленчкіх, цяпер яны нарадзілі яшчэ па дзве казляты. Дзяўчынка так даглядае коз, што бабы на вуліцы гадуюць, ці не зьявілі Куліковы новаю пароду альба, у крайнім выпадку, якія нечым спецыяльным кормяць сваіх козак: з іх такая шыкоўная поўсць. Тлумачэнне адно — Анюта штодня расчэсвае любімых жывёл.

Дзяўчынка — не паверыць! — сёлета адмовілася паехаць на аздараўленне ў Амерыку з-за коз. Зарэбіла гэта абсалютна сьвядома, бо вырашыла, што ніхто ў адсутнасць законнай гаспадыні не забяспечыць ім належны догляд. Аднак бацькі разлічваюць, што Анюта ўсё ж прадасць частку свайго статку, каб набыць малыны тэлефон — адзін на трох сясцёр. Мабільную сувязь у сям'і Куліковых лічаць не раскошай, а сродкам пазбавіцца ад марных хваляванняў. Праўда, пакуль фінансавыя магчымасці дазволілі набыць апараты толькі старэйшым дзецьмі.

Дзеці рана ці позна выходзяць у вялікае жыццё. Адна з выхаванкаў Куліковых, 17-гадовая Маша, цяпер з'ехала ў Магілёў, дзе вучыцца ў каледжы на шаўчку і цырульніка. Яна прыехала ў Чавусы разам з Машай і Ганнай: проста прыйшла да Куліковых і стала плакаць, прасіцца, каб яе забралі. Яе маці сядзіць у турме, а бацька — то таксама сядзіць, то п'е. Маша ніколі не размаўляе пра бацькоў.

— Яна казала: «А што я ад сваёй мамкі бачыла? — усны і пасыпала за бутэлькай?» А спалі яны на адным ложку ўтраці дзяўчыны-аднагодкі ходзяць у адзін клас і на мяншчу «Тры сястры» не крывадуць, што ніхто цяпер і не ўспомніць, што

ла, можа яна паспрабавае дараваць маці? Можна цяпер ёй будзе шкада? Жыццё пакажа... Таісія і Васіль спачатку доўга распавядаюць пра сваіх дзяцей, а потым, коротка, — пра сябе. Сям'я дзесяць гадоў таму прыехала з Казахстана. Перацягнула іх на новае месца сястра Васілія, і ў Беларусі ім спдабалася і прырода, і людзі. Таісія мае прафесію сувязіста, а Васіль працуе вадзіцелем.

Даўным-даўно Куліковы пачалі думаць пра ўсынаўленне няшчасных сірот: іх краналі тэлепраграмы пра дзяцей, якія засталіся без бацькоў, і заклікі дапамагчы ім. Аднак мара спраўдзілася толькі ў Беларусі, калі тут пачалі арганізоўвацца дзіцячыя дамы сямейнага тыпу. Адзічына ён адкрыўся ў Куліковых пяць гадоў таму, калі з дапамогай Беларускага дзіцячага фонду і англійскага дабрачынніка ў сям'і з'явіўся — добры, з участкам зямлі, у цэнтры Чавусаў.

— Меркавалі ўзяць адно дзіця, а атрымалася 9, — задаволена ўсміхаецца Васіль. Дарэчы, Куліковы два дні напрыканне абмяркоўвалі: браць на сябе вялікую адказнасць па выхаванню сірот альбо не. Кляз мужны бацька не вагаўся, а Таісія, якая любяць жанчына, і хацела, і сумнявалася — а ці хоцьці цярпліва, самага дэфіцытнага бацькоўскага патэнцыялу. Ну і хапае пакуль, кажа Таісія.

— Мы задаволеныя гэтай сям'ёй, бацькі добра ставяцца да дзяцей, — гаворыць загадчыца сектара па ахове праваў дзяцей Чавускага раёнага аддзела адукацыі Валіянціна Ахметова. — Сям'я працалюбівая, трымае вялікую гаспадарку. Дзеці прывучаюцца да працы з маленства. Яны дружныя, добра ставяцца адзін да аднаго і да сваіх бацькоў.

У доме ў гульнявым пакоі гудзяць малодшыя дзеці. За імі назірае персідская котка персідскага колеру Люська, вурочка нібы

# ПОШУКАВІКАМІ ПАДНЯТЫ СЛАВУТЫ САВЕЦКІ ШТУРМАВІК

З балота паблізу вёскі Роўнае Шумілінскага раёна членамі шклоўскага ваенна-патрыятычнага клуба «Пошук» падняты браніраваны корпус славетнага савецкага штурмавіка часоў Вялікай Айчыннай вайны ІП-2. Для знаўцаў ваеннай гісторыі гэта падзея вельмі адметная, паколькі такога кшталту знаходкі без пераабшарвання, з уяўляюцца рарытэтнымі. Прынамсі, у Беларусі ІП-2 знойдзены ўпершыню.

...Выпадак, зафіксаваны самімі немічамі падчас вайны. Савецкі штурмавік ІП-2 атакавалі адразу чатыры знішчальнікі люфтвафэ. Для іх, узброеных пушкамі і кулямётамі, ён здаваўся лёгкай здабычай. Па чарзе немцы заходзілі ў хвост нашаму штурмавіку і расстрэльвалі па ім увесь свой боезапас. ІП-2 працягваў ляцець! Не верачы сваім вачам, нямецкі лётчык звязаўся па радыё з іншым пілотам і спытаў, чаму, маўляў, рускі самалёт не падае. На што пачуў адказ, які стаў класічным: «Ёр палкоўнік, вожыка за задніцу не ўкіснуі». Самі ворагі называлі ІП-2 «лятаючым дотам», «чорнай смерцю», у нашых баіцоў і камандзіраў ён атрымаў — і цалкам заслужана — назву «лятаючага танка». Так, гэта была ўнікальная машына па шэрагу пунктаў; яна паспяхова вяла барацьбу з воражэй бронетэхнікай. Усяго за гады вайны было выпушчана каля 40 тысяч штурмавікоў. Але ўжо напярэдадні 20-й гадавіны Перамогі па ўсёй

краіне не маглі знайсці ніводнай машыны ў іспраўным стане... — Гэты самалёт быў збіты зімой, гарэў, — расказаў карэспандэнт «Звязды» начальнік пошукава-пад'ёмнай групы ваенна-патрыятычнага клуба Ігар Маціок. — Лётчык, якога мы адшукалі ў Маскве, выпрыгнуў з парашутам, потым ваяваў у партызанах. Народным месціцам ён тады паказаў месцы падзення і са штурмавіка імі было знята авіяцыйнае ўзбраенне. Каб канчаткова завяршыць работы, спатрэбіцца яшчэ 5—6 дзён. Праца ідзе ў надзвычай складаных умовах: балота, дажджы, кляшчы.

Мы паведамілі ўжо, што ў лютым у лясістай забалочанай мясцовасці ў Шумілінскім раёне членамі клуба былі падняты рэшткі савецкага танка Т-34-76 часоў Вялікай Айчыннай вайны. Рукаючыся, як мяркуюцца, у накірунак вёсак Грэбніца, Слабада Шумілінская з мэтай выхату да аўтадарогі Віцебск—Палацк, танк насхочыў на нямецкі апор-

трактар. Рускі прыносіць цукеркі і пачанне: адразу на ўсіх, паводле калектывісцкай звычкі. Гаспадарына паказвае пакой дзяцей: хлопчыкі цікавяцца камп'ютарнымі гульнямі, а дзяўчынічкі кляняцца на сцяну плакаты з выявамі любімых акцёраў і спевакоў.

У доме ёсць толькі халодная вада, таму з адпункных грошай па рашэнню сямейнай рады набылі сучасную пральную машыну. На дзвярах у прасторную сталяўку Васіль робіць паметкі росту дзяцей: якімі прыйшлі і якімі сталі — розніца відавочная.

Самы лепшы час сям'і — калі ўсе разам збіраюцца дома на свята. Тады на ўсіх не хапае сталяў, трэба яшчэ адна набываецца. Затое калі весела! У гасцёўні ўсе любяць разам глядзець фільмы: і мультыкі для самых маленчкіх, і баевыкі для цікавых хлопчыкаў.

Куліковы абсалютна не выносяць, калі іх дзіцяці дзецьляць на сваіх і прыёмных. «Усе — нашы! Любім усіх!» — гавораць яны. Бацькі хоцьці навучыць дзіцяці любові і павазе адзін да аднаго. У першую чаргу — на сваім прыкладзе. У сям'і Куліковых не церпяць грубасцяна, а вітаюць працалюбства. Прыбраць за сабой і дагледзець малодшых — агульны абавязак. Нікога не прымушаюць працаваць па хатняй гаспадарцы, аднак усе любяць маладоў і смятанку, бульбу і свежачіну, а таму імкнучыся дапамагчы бацькам. Карову пасваець разам, кормяць парастат, даглядаюць куры, індэчку і коз, дапамагаюць бацьку з пчоламі. Бульбу саджаюць і капаюць талакой, і агульнае праца ўзнагароджваецца, напрыклад, марожаным. Калі ў краме просяць прадаць адразу 14 пачкаў, то нявольніцтва прадаўшчыцы моцна здзіўляюцца — адкуль такая дэлегацыя?

Таісія разам са старэйшымі дзяўчынкамі кансервуе на зіму гародніну — з паўтэрыячых слоікаў, а таксама варыць варонне і квасіцы капусты. Калі б не ўласныя

Чавускі раён. Не зможа. Мэта выставы — не толькі дэманстрацыя вытворчасці абаронных прадпрыемстваў і заводаў, але і ўстаўленне сувязяў паміж вытворцамі і спажываўцамі, папулярызацыя ваеннай тэхнікі і павышэнне прэстыжу арміі, — паведаміў Пётр Рагаўскі, першы намеснік старшыні дзяржаўнага ваенна-прамысловага комплексу Беларусі.

«MILEX» — запатрабавана выстава: калі ў першай экспазіцыі было 119 удзельнікаў з Беларусі, Расіі, Украіны, Польшчы, Славакіі, Італіі, Германіі, а з ёй пазнаёмліва 10 тысяч наведвальнікаў, то ў далейшым колькасць удзельнікаў вырасла да 135, а наведвальнікаў — да 15 тысяч.

Ірына ПРЫМАК.

# «MILEX» павяшае прэстыж беларускай арміі

32 па 25 мая ў Мінску, у НВЦ «БелЭкспа» (пр. Пераможцаў, 14) пройдзе 4-я Міжнародная выстава ўзбраення і ваеннай тэхнікі «MILEX-2007». Наведваючы экспазіцыю афіцыйныя дэлегацыі 43 краін. У экспазіцыі будуць прадстаўлены брантанкавая тэхніка, ракетнае, артылерыйскае і стралковае ўзбраенне, сістэмы ППА малого і сярэдняга радыуса дзеяння, транспартныя сродкі (аўтамабілі, цягачы), пілатажна-навігацыйныя комплексы і сістэмы аўтаматычнага ўпраўлення, ваенная медыцына, спецыяльнажэлізніца і г. д. У рамках «MILEX-2007» адбудзецца 3-я навукова-практычная канферэнцыя па ваенна-тэхнічных праблемах.

— Гэта выстава ўяўляе сабой значную падзею ў жыцці нашай краіны. Зразумела, усё мы паказашы не зможа. Мэта выставы — не толькі дэманстрацыя вытворчасці абаронных прадпрыемстваў і заводаў, але і ўстаўленне сувязяў паміж вытворцамі і спажываўцамі, папулярызацыя ваеннай тэхнікі і павышэнне прэстыжу арміі, — паведаміў Пётр Рагаўскі, першы намеснік старшыні дзяржаўнага ваенна-прамысловага комплексу Беларусі.

«MILEX» — запатрабавана выстава: калі ў першай экспазіцыі было 119 удзельнікаў з Беларусі, Расіі, Украіны, Польшчы, Славакіі, Італіі, Германіі, а з ёй пазнаёмліва 10 тысяч наведвальнікаў, то ў далейшым колькасць удзельнікаў вырасла да 135, а наведвальнікаў — да 15 тысяч.

# Эканомія — крыніца для інвестыцый

Эканомія — крыніца для інвестыцый. Пачатак на 1-й стар.

Па прамых замежных інвестыцыяў таксама назіраецца станоўчая дынаміка: калі ў 2002 годзе іх велічыня складала толькі каля 300 мільянаў долараў, то летась — 750 мільянаў, а ў першым квартале гэтага года — ужо 257 мільянаў долараў. Як значнаць Пётр Жабко, плануюцца, што сёлета ў эканоміку рэспублікі будзе ўкладзена каля 900 мільянаў працоўніцтва ў Беларусі. А перспектывы на прыцягненне інвестыцый у Беларусь, якія будуць рэалізаваны ў рэспубліцы ў бліжэйшы час, распавядае начальнік галоўнага ўпраўлення інвестыцый Мінэканоміі Сяргей Трафімовіч. У прыватнасці, ён угадвае праект па будаўніцтве завода ў Смаленскай вобласці па вытворчасці паліпропіленага шкла, будаўніцтва завода па выпуску соўкаў у Брэсцкай вобласці і Бабруйска. Таксама, паводле яго слоў, да падпісання гатова пагадненне па будаўніцтву ША. Першы намеснік міністра эканоміі, у прыватнасці, скажаў, што ўсім зацікаўленым органам кіравання, міністэрствам, прадпрыемствам дзевяціна адпа-

ведныя заданні па забеспячэнню станоўчага салыда знешняга гандлю. Агучыў ён і інфармацыю пра тое, што ў бліжэйшай перспектыве павінны быць рэалізаваны інвестыцыйныя праекты Беларусі і Кітая на суму каля 2,7 мільярд долараў ЗША. Пётр Жабко ўпэўнены, што гэта краіна мае намер сур'ёзна працаваць па прыцягненню інвестыцый у Беларусь. А перспектывы на прыцягненне інвестыцый у Беларусь, якія будуць рэалізаваны ў рэспубліцы ў бліжэйшы час, распавядае начальнік галоўнага ўпраўлення інвестыцый Мінэканоміі Сяргей Трафімовіч. У прыватнасці, ён угадвае праект па будаўніцтве завода ў Смаленскай вобласці па вытворчасці паліпропіленага шкла, будаўніцтва завода па выпуску соўкаў у Брэсцкай вобласці і Бабруйска. Таксама, паводле яго слоў, да падпісання гатова пагадненне па будаўніцтву ША. Першы намеснік міністра эканоміі, у прыватнасці, скажаў, што ўсім зацікаўленым органам кіравання, міністэрства



# ДОСВЕД АЎТАСТОПШЧЫЦЫ, альбо За дзве гадзіны — вакол Мінска

Доўгія збытанія валасы і параваны джынсы, блашанка піва ў руцэ і запаленнік — гэта тыя рэчы, па якіх пазнавалі хіпі, — людзей, якіх можна было ўбачыць на амерыканскіх дарогах шасцідзсятых — восьмідзсятых гадоў. Гэты час — расквіт руху хіпі. Тысячы маладых людзей, якія не прынялі каштоўнасці сучаснага грамадства і не згадзіліся працаваць сваю кроў у В'етнаме, пайшлі на пошукі новага сэнсу жыцця.

З часам рух хіпі пачаў спадаць, але зараз традыцыі гэтых людзей працягваюць аўтастопшчыкі. Яны не збягаюць з дому і не аб'яўляюць пратэст сусветнаму злу... Аўтастопшчыкі едучы на сусрэчных машынах не таму, што ў іх няма грошай. Гэтых людзей прываблівае рамантавы дарог і прага новых уражанняў. Яны працягваюць «адкрываць Амерыку» і называюць сябе сапраўднымі падарожнікамі.

Раней няма нельга было назваць аўтастопшчыкаў. Так ужо атрымаўся, што падарожнічалі я на цягніках альбо на аўтобусах, а ў чужыя машыны садзіцца было страшна...

У той вечар адна дзіўчына пранавала: «Давайце паедзем «стопам». Адрэзайце ж з'явілася шмат аквочык, але, калі дайшло да справы, нас засталася толькі чацвёрка: я, хлопца па мянушцы Кот, Ксеня, і імянінніца Юля.

Мы выйшлі на Мінскую калёвавую дарогу, аб усім дамовіліся і развіталіся ў розныя бакі: мы з Юльям — налева, Ксеня і Кот — направа.

Такім чынам, мы ўдзельнічаем у гонцы. Перамагае тая пара, якая раней прыязджае на прыпынкі, зрабіўшы круг па МКАДу. Нельга спыняць аўтобусы і маршрутныя таксі, якія пакуль яшчэ ходзяць па дарозе. Калі ў шэсць гадзін раніцы мы будзем яшчэ далёка, можна ісці на прыпынкі гарадскога транспарту і ехаць у інтэрнат.

Дванаццаць гадзін дваццаць востем хвілін ночы. Гонка пачалася... Нагадаю: аўтастопам я раней ніколі не ездзіла, і што гэта такое, мела на той час зусім чымнае ўяўленне. У Олі досведу было значна болей. Калі я нельга ў гэтай справе назваць прафесіяналам, то амаатарам — гэта дакладна. Амаль кожны выхадная яна куды-небудзь едзе «стопам». Такім чынам яна бывала ўжо ў Брэсце, Гомелі, Магілёве, Маскве, Кіеве, Львове... Гэты спіс можна працягваць. Самая апошняя яе паездка — на тры дні ў Кракаў.

У Юлі ў рукаў аранжавы парасонік, у мяне — паветраны шарык, таксама аранжавы («У цэмыры гэты колер лепш за ўсё відаць, так што можна быць упэўненым, што незаўважанымі мы не застанемся», — тлумачыць Юля). На нашых куртках — флікеры. З гэтымі рэчамі мы не сумняваемся, што някая аварыя не здарыцца — кіроўцы нас заўважаць здалёк. Ды і з

ДЛі не трэба будзе разбірацца — зараз, калі ў цёмны час сутак чалавек ідзе па дарозе без святлоадбівальных элементаў, яму дзевяццацца плаціць штраф ад пятнаццаці з паловай да трыццаці адной тысячы рублёў.

Пачынае крапаць дожджык, але ж мы, поўныя нейкага дзіцячага запалу, у пошуках новых пацужуц і ўражанняў, смела ідзем наперад...

**00.32.** Каля нас спыняецца дальнабойшчык.

— Леш за ўсё «стопіць» «дальнабойшч», — тлумачыць Юля, — ім надакучвае ехаць, і яны вельмі рады хоць якой-небудзь кампаніі.

Забіраемся ў машыну і пачынаем распытваць кіроўцу — той ім-пэтна расказвае аб сваім «дальнабойскім» жыцці, калі ён на некалькі сутак у дарозе, тыднямі не бывае дома, а калі нарэшце вяртаецца, праз некалькі дзён рукі ўжо хочучы круціць «баранку», а душа ірвецца ў шлях. Мы праехалі ўсяго колькі кіламетраў, і вадзіцель, пажадаўшы нам паспехаў, павярнуў з МКАДа.

Мы энюў на дарозе... Справа гараць агні начнога Мінска, злева раскінуліся нейкія лешчыны. Машына на шашы мала, ды і тыя, у большасці сваёй, едучы нам насустрач.

Мяне пачынае трэсці ў нейкай незвычайнай радаснай ліхаманцы. Дождж ідзе поўным ходам, але нам да гэтага няма ніякай справы, і Юля нават не раскрывае парасон.

Мы скачам па мокрым асфальце, падстаўляем кроплям свае твары. Настрой такі цудоўны, што хочацца зрабіць нешта такоес...

— Купалінка, купалінка, — пачынае спяваць Юля.

— Цёмная ідэя, — працягваю яна.

І так мы ідзем па дарозе, ва ўвесь голас спяваючы песню... Машына. Мы выцягваем рукі. Шафёр б'е па тармазах. З першага моманту становіцца зразумела, што хлопца, які сядзіць за рулём, прынуў нас за дзіўчын фрывольных паводзінаў. Мы расказваем сваю гісторыю пра аўтастоп і гонку і ён, расцігнуўшы свае вусны з эдлівай усмешкай, згаджаецца падаць нас.

— Толькі да Ждановічыў — па ведадзям незадаволена.

**00.50.** Мы выходзім з машыны і пачынаем рагатаць, узгадваючы, які быў твар у гэтага хлопца. Калі з-за навароту раптам з'явілася машына, мы нават не сідзілі, што трэба было падняць руку.

— «Х, прывялі!» — толькі і сказала Юля, і ў гэты момант цёмны «фордзік», які праехаў ужо метраў дваццаць, раптам спыніўся...

— Ой, дзіўчаты, прабачце, але я толькі да Зялёнага Лугу магу вас давезці, — апраўдваецца вадзіцель. — Там, здаецца, гатэлі нейкі ёсць, а я ўжо амаль суткі за рулём...

Хвілін праз дзесяць мы з Юльям у Зялёным Лугу. З левага боку калёвавай дарогі раскінуліся рынак «Экспабел» і гіпермаркет

«Бігз». Усяго за некалькі тралей-бусных прыпынкаў адсюль жыве мой брат.

Я гляджу на гадзіннік — шэсць хвілін на другую.

— Ведаеш, — кажу, — а я ніколі раней так хутка з інтэрната да брата не даяжджала...

Успамінаючы карту Мінска, вырашаю, што мы праехалі ўжо амаль палову шляху. Калі так пойдзе і надалей — зможам лёгка выйграць гонку...

Але ж, як аказалася, радавацца было рана. Наступныя хвілін дваццаць пляч каля нас не спыніўся нішто. Настрой мой пацуха спадае. Вочы ўжо не гараць дзіўчым захапленнем, нарэшце бачу, што куртка мая зусім мокрая, ды і ў кроўшочках — сапраўднае балота.

Юля нявесела расказвае аб тым, як аднойчы два яе знаёмыя ў такой жа гонцы будзіліся вакол Мінска дзевятнаццаці гадзін. Вось вам і аўтастоп, адзін з самых хуткіх і эфектыўных відаў руху!

**1.39.** Нарэшце каля нас спыняецца машына. Толькі, мабыць, нас праследзе нейкі злы рок, таму што праз якую хвіліну мы даяхалі да праспекта Незалежнасці, і наш кіроўца паехаў у горад.

Я адчуваю сябе вельмі дрэнна. Юля ўсё яшчэ спрабуе мяне развеселіць, але ў яе не атрымаецца...

— Ты павінна зразумець, што наша машына ўжо едзе, — гаворыць яна. — Ты чышч? НАША машына ўжо на дарозе і хутка будзе тут.

Ад безвыходнасці я пачынаю лічыць літарныя слупы, якія мы лінаем.

Каля васьмага спыняецца НАША машына, і мы ў салоне, напоўненым цыгарэтным дымам.

— Якія вы ўсё гэта робіце, ва ўвесь голас спяваючы песню... Машына. Мы выцягваем рукі. Шафёр б'е па тармазах. З першага моманту становіцца зразумела, што хлопца, які сядзіць за рулём, прынуў нас за дзіўчын фрывольных паводзінаў. Мы расказваем сваю гісторыю пра аўтастоп і гонку і ён, расцігнуўшы свае вусны з эдлівай усмешкай, згаджаецца падаць нас.

— Толькі да Ждановічыў — па ведадзям незадаволена.

**00.50.** Мы выходзім з машыны і пачынаем рагатаць, узгадваючы, які быў твар у гэтага хлопца. Калі з-за навароту раптам з'явілася машына, мы нават не сідзілі, што трэба было падняць руку.

— «Х, прывялі!» — толькі і сказала Юля, і ў гэты момант цёмны «фордзік», які праехаў ужо метраў дваццаць, раптам спыніўся...

Хвілін праз дзесяць мы з Юльям у Зялёным Лугу. З левага боку калёвавай дарогі раскінуліся рынак «Экспабел» і гіпермаркет

«Бігз». Усяго за некалькі тралей-бусных прыпынкаў адсюль жыве мой брат.

Я гляджу на гадзіннік — шэсць хвілін на другую.

— Ведаеш, — кажу, — а я ніколі раней так хутка з інтэрната да брата не даяжджала...

Успамінаючы карту Мінска, вырашаю, што мы праехалі ўжо амаль палову шляху. Калі так пойдзе і надалей — зможам лёгка выйграць гонку...

Але ж, як аказалася, радавацца было рана. Наступныя хвілін дваццаць пляч каля нас не спыніўся нішто. Настрой мой пацуха спадае. Вочы ўжо не гараць дзіўчым захапленнем, нарэшце бачу, што куртка мая зусім мокрая, ды і ў кроўшочках — сапраўднае балота.

Юля нявесела расказвае аб тым, як аднойчы два яе знаёмыя ў такой жа гонцы будзіліся вакол Мінска дзевятнаццаці гадзін. Вось вам і аўтастоп, адзін з самых хуткіх і эфектыўных відаў руху!

**1.39.** Нарэшце каля нас спыняецца машына. Толькі, мабыць, нас праследзе нейкі злы рок, таму што праз якую хвіліну мы даяхалі да праспекта Незалежнасці, і наш кіроўца паехаў у горад.

Я адчуваю сябе вельмі дрэнна. Юля ўсё яшчэ спрабуе мяне развеселіць, але ў яе не атрымаецца...

— Ты павінна зразумець, што наша машына ўжо едзе, — гаворыць яна. — Ты чышч? НАША машына ўжо на дарозе і хутка будзе тут.

Ад безвыходнасці я пачынаю лічыць літарныя слупы, якія мы лінаем.

Каля васьмага спыняецца НАША машына, і мы ў салоне, напоўненым цыгарэтным дымам.

— Якія вы ўсё гэта робіце, ва ўвесь голас спяваючы песню... Машына. Мы выцягваем рукі. Шафёр б'е па тармазах. З першага моманту становіцца зразумела, што хлопца, які сядзіць за рулём, прынуў нас за дзіўчын фрывольных паводзінаў. Мы расказваем сваю гісторыю пра аўтастоп і гонку і ён, расцігнуўшы свае вусны з эдлівай усмешкай, згаджаецца падаць нас.

— Толькі да Ждановічыў — па ведадзям незадаволена.

**00.50.** Мы выходзім з машыны і пачынаем рагатаць, узгадваючы, які быў твар у гэтага хлопца. Калі з-за навароту раптам з'явілася машына, мы нават не сідзілі, што трэба было падняць руку.

— «Х, прывялі!» — толькі і сказала Юля, і ў гэты момант цёмны «фордзік», які праехаў ужо метраў дваццаць, раптам спыніўся...

Хвілін праз дзесяць мы з Юльям у Зялёным Лугу. З левага боку калёвавай дарогі раскінуліся рынак «Экспабел» і гіпермаркет

# БЕЗ КАБІНЫ НЯМА МАШЫНЫ, А БЕЗ МОЛАДЗІ — БУДУЧЫНІ

Некалькі гадоў таму на маладзечанскім заводзе «Уні-каб-Амкадор» пры выпрацоўцы стратэгіі і тактыкі развіцця на бліжэйшую і далёкую перспектыву стаўку зрабілі на маладыя кадры. Цяпер тут амаль чвэрць працуючыя — ад 18 да 25 гадоў, ад 25 да 30 — восьмая частка персаналу, яго пятая частка — ад 30 да 40 гадоў. Многа маладых спецыялістаў, юнакоў з вучылішчаў, якія прыходзяць сюды на практыку, потым застаюцца тут працаваць.

**У іх заўсёды шмат цікавых думак**

Звычайна дырэктар прадпрыемства Аляксандр Ліс, калі няма нагоды адрэзаць ісці ў кабінет, працоўны дзень пачынае з наведвання зборачнага цэха і іншых падраздзяленняў. Гэта традыцыя склалася сем гадоў таму, калі становішча на заводзе было вельмі складаным і пытанне аб яго выхаванні стаяла роўна. Тады юны кіраўнік адрэзаў ісці на вытворчасць і, здаралася, надоўга там заставаўся. Менавіта ў той час Аляксандр Франціш прыйшоў да высновы: стабільная і паспяхова работа калектыва ў агляднай перспектыве немагчыма без пастаяннага папаўнення яго маладымі кваліфікаванымі кадрамі.

Цяпер сітуацыя на прадпрыемстве іншая і значна лепшая: поўны партфель заказаў, завод працуе ў той зменны, пастаянна растуць аб'ёмы вытворчасці, прадукцыянась працы і зарплата. Аднак звычайна пачынаць працоўны дзень з сустрэчы з рабочымі і інжынерамі засталася. Вось і сёння ён запрасіў мяне разам аглядзець цэхі. Трагнае дырэктарскае вока заўважае розныя тэхнічныя дробязі, а таму па ходу руху Аляксандр Франціш нешта ўдакладняе, вырашае, загадвае...

А мне ў час гэтай экскурсіі кнінуліся ў вочы дзве рэчы: плакат з надпісам «Без кабіны няма машыны», і шмат маладых хлопцаў на рабочих месцах. Ім, як мне падалося, дырэктар узяў іх павышаную ўвагу. Кажу аб гэтым А. Лісу. Ён адрэзае не без гумару абавязнае мае ўражання ў адну фразу: без кабіны няма машыны, а без моладзі — канкурэнцыйна прадукцыі, значыць, і будучыні нашага завода.

— Люблю гутарыць з маладымі. У іх заўсёды (пры ўмове, што яны, як кажуць, ідуць на кантакт) шмат цікавых думак, азінак, заўваг і назіранняў, якія потым важна асноваць кіраўніку. Напрыклад, што значыць быць канкурэнцыйна здольным? Для нас гэта ключовае паняцце. Ад рэалізацыі нашай прадукцыі на замежных рынках залежыць лёс прадпрыемства, дзельціца думкамі Аляксандр Франціш. І працягвае.

— Быць канкурэнцыйна здольным, гэта значыць быць прагматычным, адпавядаць часу. А яны інакш — мы ж перайшлі на рынаквыя рыўкі сапэрадараня з ўсімі плюсамі, мінусамі і праблемамі, якія адсюль вы-

нікаюць. А таму разлік павінен быць на надзейную эканамічную перспектыву. Так, сёння не ўсім падабаецца тое, што моладзь вельмі прагматычная. Але, відаць, такі падыход часы. Зацікавіць не прыйсці і застацца працаваць на заводзе можна толькі канкрэтнымі рэчамі, а не абяцаннямі светлага будучыні. Маладыя павінны бачыць, што вытворчасць развіваецца і не дзеля вытворчасці, а для людзей, каб жыццё было лепшэе. Мне такі прагматычны падыход імпавае, — гаворыць Аляксандр Франціш.

**Давярэць не на словах**

Моладзі аб'ектыўна ўласціва імкненне да поспеху. Яно шматразава павялічваецца, калі маладым давяраюць сур'ёзную справу. У гэтым сэнсе на заводзе наваротным момантам у жыцці калектыву стаў пачатак серыянай вытворчасці новых універсальных кабінаў (адсюль і назва прадпрыемства «Уні-каб» і ў сучаснай будынак-дарожнай тэхніцы. Ён вырабляе мінскае прадпрыемства «Амкадор». Перавагі новых кабінаў бяспрэчныя: у іх сучасныя прыгожыя формы і камфортныя умовы працы. Задача заводскага інжынера і рабочых, у тым ліку і моладзі, — забяспечыць іх якасны выроб. І пры гэтым, звярняць увагу, адначасова павысіць аб'ёмы выпускаемай прадукцыі. Бо серыяная вытворчасць кабінаў, якія адпавядаюць еўрапейскім стандартам, дазваляе значна павысіць якасць, а значыць, і канкурэнцыйнасьць амкадорскіх пагрузчыкаў на знешніх рынках. Моладзь была гатовая да гэтага кроку. Усямрэнна прайшлі на рынаквыя рыўкі сапэрадараня з ўсімі плюсамі, мінусамі і праблемамі, якія адсюль вы-

нікаюць. А таму разлік павінен быць на надзейную эканамічную перспектыву. Так, сёння не ўсім падабаецца тое, што моладзь вельмі прагматычная. Але, відаць, такі падыход часы. Зацікавіць не прыйсці і застацца працаваць на заводзе можна толькі канкрэтнымі рэчамі, а не абяцаннямі светлага будучыні. Маладыя павінны бачыць, што вытворчасць развіваецца і не дзеля вытворчасці, а для людзей, каб жыццё было лепшэе. Мне такі прагматычны падыход імпавае, — гаворыць Аляксандр Франціш.

Моладзі аб'ектыўна ўласціва імкненне да поспеху. Яно шматразава павялічваецца, калі маладым давяраюць сур'ёзную справу. У гэтым сэнсе на заводзе наваротным момантам у жыцці калектыву стаў пачатак серыянай вытворчасці новых універсальных кабінаў (адсюль і назва прадпрыемства «Уні-каб» і ў сучаснай будынак-дарожнай тэхніцы. Ён вырабляе мінскае прадпрыемства «Амкадор». Перавагі новых кабінаў бяспрэчныя: у іх сучасныя прыгожыя формы і камфортныя умовы працы. Задача заводскага інжынера і рабочых, у тым ліку і моладзі, — забяспечыць іх якасны выроб. І пры гэтым, звярняць увагу, адначасова павысіць аб'ёмы выпускаемай прадукцыі. Бо серыяная вытворчасць кабінаў, якія адпавядаюць еўрапейскім стандартам, дазваляе значна павысіць якасць, а значыць, і канкурэнцыйнасьць амкадорскіх пагрузчыкаў на знешніх рынках. Моладзь была гатовая да гэтага кроку. Усямрэнна прайшлі на рынаквыя рыўкі сапэрадараня з ўсімі плюсамі, мінусамі і праблемамі, якія адсюль вы-

нікаюць. А таму разлік павінен быць на надзейную эканамічную перспектыву. Так, сёння не ўсім падабаецца тое, што моладзь вельмі прагматычная. Але, відаць, такі падыход часы. Зацікавіць не прыйсці і застацца працаваць на заводзе можна толькі канкрэтнымі рэчамі, а не абяцаннямі светлага будучыні. Маладыя павінны бачыць, што вытворчасць развіваецца і не дзеля вытворчасці, а для людзей, каб жыццё было лепшэе. Мне такі прагматычны падыход імпавае, — гаворыць Аляксандр Франціш.

Моладзі аб'ектыўна ўласціва імкненне да поспеху. Яно шматразава павялічваецца, калі маладым давяраюць сур'ёзную справу. У гэтым сэнсе на заводзе наваротным момантам у жыцці калектыву стаў пачатак серыянай вытворчасці новых універсальных кабінаў (адсюль і назва прадпрыемства «Уні-каб» і ў сучаснай будынак-дарожнай тэхніцы. Ён вырабляе мінскае прадпрыемства «Амкадор». Перавагі новых кабінаў бяспрэчныя: у іх сучасныя прыгожыя формы і камфортныя умовы працы. Задача заводскага інжынера і рабочых, у тым ліку і моладзі, — забяспечыць іх якасны выроб. І пры гэтым, звярняць увагу, адначасова павысіць аб'ёмы выпускаемай прадукцыі. Бо серыяная вытворчасць кабінаў, якія адпавядаюць еўрапейскім стандартам, дазваляе значна павысіць якасць, а значыць, і канкурэнцыйнасьць амкадорскіх пагрузчыкаў на знешніх рынках. Моладзь была гатовая да гэтага кроку. Усямрэнна прайшлі на рынаквыя рыўкі сапэрадараня з ўсімі плюсамі, мінусамі і праблемамі, якія адсюль вы-

нікаюць. А таму разлік павінен быць на надзейную эканамічную перспектыву. Так, сёння не ўсім падабаецца тое, што моладзь вельмі прагматычная. Але, відаць, такі падыход часы. Зацікавіць не прыйсці і застацца працаваць на заводзе можна толькі канкрэтнымі рэчамі, а не абяцаннямі светлага будучыні. Маладыя павінны бачыць, што вытворчасць развіваецца і не дзеля вытворчасці, а для людзей, каб жыццё было лепшэе. Мне такі прагматычны падыход імпавае, — гаворыць Аляксандр Франціш.

Моладзі аб'ектыўна ўласціва імкненне да поспеху. Яно шматразава павялічваецца, калі маладым давяраюць сур'ёзную справу. У гэтым сэнсе на заводзе наваротным момантам у жыцці калектыву стаў пачатак серыянай вытворчасці новых універсальных кабінаў (адсюль і назва прадпрыемства «Уні-каб» і ў сучаснай будынак-дарожнай тэхніцы. Ён вырабляе мінскае прадпрыемства «Амкадор». Перавагі новых кабінаў бяспрэчныя: у іх сучасныя прыгожыя формы і камфортныя умовы працы. Задача заводскага інжынера і рабочых, у тым ліку і моладзі, — забяспечыць іх якасны выроб. І пры гэтым, звярняць увагу, адначасова павысіць аб'ёмы выпускаемай прадукцыі. Бо серыяная вытворчасць кабінаў, якія адпавядаюць еўрапейскім стандартам, дазваляе значна павысіць якасць, а значыць, і канкурэнцыйнасьць амкадорскіх пагрузчыкаў на знешніх рынках. Моладзь была гатовая да гэтага кроку. Усямрэнна прайшлі на рынаквыя рыўкі сапэрадараня з ўсімі плюсамі, мінусамі і праблемамі, якія адсюль вы-

нікаюць. А таму разлік павінен быць на надзейную эканамічную перспектыву. Так, сёння не ўсім падабаецца тое, што моладзь вельмі прагматычная. Але, відаць, такі падыход часы. Зацікавіць не прыйсці і застацца працаваць на заводзе можна толькі канкрэтнымі рэчамі, а не абяцаннямі светлага будучыні. Маладыя павінны бачыць, што вытворчасць развіваецца і не дзеля вытворчасці, а для людзей, каб жыццё было лепшэе. Мне такі прагматычны падыход імпавае, — гаворыць Аляксандр Франціш.

Моладзі аб'ектыўна ўласціва імкненне да поспеху. Яно шматразава павялічваецца, калі маладым давяраюць сур'ёзную справу. У гэтым сэнсе на заводзе наваротным момантам у жыцці калектыву стаў пачатак серыянай вытворчасці новых універсальных кабінаў (адсюль і назва прадпрыемства «Уні-каб» і ў сучаснай будынак-дарожнай тэхніцы. Ён вырабляе мінскае прадпрыемства «Амкадор». Перавагі новых кабінаў бяспрэчныя: у іх сучасныя прыгожыя формы і камфортныя умовы працы. Задача заводскага інжынера і рабочых, у тым ліку і моладзі, — забяспечыць іх якасны выроб. І пры гэтым, звярняць увагу, адначасова павысіць аб'ёмы выпускаемай прадукцыі. Бо серыяная вытворчасць кабінаў, якія адпавядаюць еўрапейскім стандартам, дазваляе значна павысіць якасць, а значыць, і канкурэнцыйнасьць амкадорскіх пагрузчыкаў на знешніх рынках. Моладзь была гатовая да гэтага кроку. Усямрэнна прайшлі на рынаквыя рыўкі сапэрадараня з ўсімі плюсамі, мінусамі і праблемамі, якія адсюль вы-

нікаюць. А таму разлік павінен быць на надзейную эканамічную перспектыву. Так, сёння не ўсім падабаецца тое, што моладзь вельмі прагматычная. Але, відаць, такі падыход часы. Зацікавіць не прыйсці і застацца працаваць на заводзе можна толькі канкрэтнымі рэчамі, а не абяцаннямі светлага будучыні. Маладыя павінны бачыць, што вытворчасць развіваецца і не дзеля вытворчасці, а для людзей, каб жыццё было лепшэе. Мне такі прагматычны падыход імпавае, — гаворыць Аляксандр Франціш.

Моладзі аб'ектыўна ўласціва імкненне да поспеху. Яно шматразава павялічваецца, калі маладым давяраюць сур'ёзную справу. У гэтым сэнсе на заводзе наваротным момантам у жыцці калектыву стаў пачатак серыянай вытворчасці новых універсальных кабінаў (адсюль і назва прадпрыемства «Уні-каб» і ў сучаснай будынак-дарожнай тэхніцы. Ён вырабляе мінскае прадпрыемства «Амкадор». Перавагі новых кабінаў бяспрэчныя: у іх сучасныя прыгожыя формы і камфортныя умовы працы. Задача заводскага інжынера і рабочых, у тым ліку і моладзі, — забяспечыць іх якасны выроб. І пры гэтым, звярняць увагу, адначасова павысіць аб'ёмы выпускаемай прадукцыі. Бо серыяная вытворчасць кабінаў, якія адпавядаюць еўрапейскім стандартам, дазваляе значна павысіць якасць, а значыць, і канкурэнцыйнасьць амкадорскіх пагрузчыкаў на знешніх рынках. Моладзь была гатовая да гэтага кроку. Усямрэнна прайшлі на рынаквыя рыўкі сапэрадараня з ўсімі плюсамі, мінусамі і праблемамі, якія адсюль вы-

нікаюць. А таму разлік павінен быць на надзейную эканамічную перспектыву. Так, сёння не ўсім падабаецца тое, што моладзь вельмі прагматычная. Але, відаць, такі падыход часы. Зацікавіць не прыйсці і застацца працаваць на заводзе можна толькі канкрэтнымі рэчамі, а не абяцаннямі светлага будучыні. Маладыя павінны бачыць, што вытворчасць развіваецца і не дзеля вытворчасці, а для людзей, каб жыццё было лепшэе. Мне такі прагматычны падыход імпавае, — гаворыць Аляксандр Франціш.

Моладзі аб'ектыўна ўласціва імкненне да поспеху. Яно шматразава павялічваецца, калі маладым давяраюць сур'ёзную справу. У гэтым сэнсе на заводзе наваротным момантам у жыцці калектыву стаў пачатак серыянай вытворчасці новых універсальных кабінаў (адсюль і назва прадпрыемства «Уні-каб» і ў сучаснай будынак-дарожнай тэхніцы. Ён вырабляе мінскае прадпрыемства «Амкадор». Перавагі новых кабінаў бяспрэчныя: у іх сучасныя прыгожыя формы і камфортныя умовы працы. Задача заводскага інжынера і рабочых, у тым ліку і

6.10, 16.45 Серыял «Набярэжная Арфеўр, 36».



7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.05 Нашы навіны.



1.10 Камедыя «Паглядзі, хто гаворыць».




7.00 «Ранішня падзарадка».

СЕРАДА, 23 МАЯ

5.55, 16.45 Серыял «Набярэжная Арфеўр, 36».



7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.10 Нашы навіны.



7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.10 Нашы навіны.




7.00 Ранішня падзарадка.


8.00, 17.30 Серыял «Салодкі плод».



6.05, 17.20 «Міншчына».




6.00 Зарадкайся!



7.00 «Ранішня падзарадка».

ЧАЦВЕР, 24 МАЯ


8.50, 15.50 Навіны культуры.



6.00, 17.20 «Міншчына».




6.00 Зарадкайся!




7.00 Ранішня падзарадка.


12.15, 22.30 Маст. фільм «Маё жыццё».



7.00 «Сад і агарод».



6.00 «Сёння раніцай».




7.00 «Ранішня падзарадка».

ПЯТРОУКА, 25 МАЯ


10.15, 0.10, 4.45 Пятроўка, 38.



10.15, 13.00, 16.30, 19.30 Падзеі.




10.15, 13.00, 16.30, 19.30 Падзеі.




10.15, 13.00, 16.30, 19.30 Падзеі.

23.10 Весткі+.



6.00 «Сёння раніцай».




6.00 «Сёння раніцай».




7.00 «Ранішня падзарадка».

СЯБРОТА, 26 МАЯ

10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.



10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.



10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.




10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.

10.30, 0.10, 4.45 Пятроўка, 38.



10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.




10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.



10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.

СОНЯЧНЫ ДЕНЬ, 27 МАЯ

10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.



10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.




10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.



10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.


10.30, 0.10, 4.45 Пятроўка, 38.



10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.




10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.




10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.

СОНЯЧНЫ ДЕНЬ, 27 МАЯ

10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.



10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.



10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.




10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.


10.30, 0.10, 4.45 Пятроўка, 38.



10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.




10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.



10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.

СОНЯЧНЫ ДЕНЬ, 27 МАЯ


10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.



10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.



10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.




10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.


10.30, 0.10, 4.45 Пятроўка, 38.



10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.



10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.




10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.

СОНЯЧНЫ ДЕНЬ, 27 МАЯ


10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.



10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.




10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.




10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.

10.30, 0.10, 4.45 Пятроўка, 38.



10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.



10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.



10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.

СОНЯЧНЫ ДЕНЬ, 27 МАЯ


10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.



10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.



10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.




10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.

10.30, 0.10, 4.45 Пятроўка, 38.



10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.



10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.



10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.

СОНЯЧНЫ ДЕНЬ, 27 МАЯ

10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.



10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.



10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.



10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі.

# АРЫЕНЦІР — НА РОЗНАБАКОВУЮ АСОБУ

## У Беларускам дзяржаўным аграрным тэхнічным універсітэце надзвычай адказна ставяцца да падрыхтоўкі сучаснага спецыяліста



Рэктар Беларускага дзяржаўнага аграрнага тэхнічнага ўніверсітэта Мікалай КАЗАРАВЕЦ.

Кардынальныя змены, якія на працягу апошніх гадоў адбываюцца ў айчынным аграрным комплексе, надзвычай актуальныя, яны востра запатрабаваныя часам. Зараз ужо і ўзгадаць цяжка, што ўяўля сабой сельская гаспадарка пэўны час таму, — тады надзвычай складанае становішча, у якім апынулася пераважна большасць сельгаспрадпрыемстваў, многім здавалася проста непраадавальным, у станоўчую перспектыву АПК проста цяжка было паверыць. Міх тым, нездарма ўвесь час лічылася, што менавіта аграрны комплекс з'яўляецца для нашай краіны тым «лакаматывам», які здольны актывізаваць развіццё ўсяго народнагаспадарчага комплексу. Сельскагаспадарчая галіна — стратэгічная, нельга дапускаць, каб тут развіццё адбылося аднабакова. Нездарма ў краіне была распрацавана і прынята грунтоўная, вельмі сур'ёзная, глабальная дзяржаўная праграма адраджэння і развіцця вёскі. Аднаваецца сістэма мерапрыемстваў паспяхова ўвасабляецца ў жыццё, пераўтвараюцца, якія адбываюцца ў межах рэалізацыі гэтага стратэгічнага дакумента, бачныя, што называецца, «няўзброеным вокам».

адказнасці перад грамадствам, сям'ёй, калектывам, і, канешне ж, перад самім сабой, паколькі аб'ектыўна самаацэнку ўласных асаблівых якасцяў можна смела адносіць да разраду жыццядзяржаўных катэгорый. Паверце, усё гэта — не высокія словы, а рэальныя справы, менавіта ў кантэксце тых падыходаў, якія я агульчы, мы павінны развіваць і развіваем вучэбны і выхавальны працэс. Каб нашыя выпускнікі былі падрыхтаваны да самастойнага «дарослага» жыцця, адаптаваны і запатрабаваны членамі грамадства. Тады я і мае калегі будзем лічыць свае задачы ў пэўнай ступені выкананымі.

Выхаванне студэнтаў у ўніверсітэце традыцыйна будзе на аснове арганічнага спалучэння навуковага і выхавальнага працэсаў. Гэта вельмі важна. Разам з тым варта заўважыць і тое, што неабходным і правамерным з'яўляецца яго дзяленне на асобныя накірункі: выхаванне падчас перыяду навуковага і выхаванне ў пазачасны перыяд (паколькі аб'ектыўна існуюць дзве формы адпаведнай дзейнасці — адукацыйная і сацыяльная). Кожнаму з вызначаных накірункаў уласцівы спецыфічныя задачы, сродкі, функцыі і змест. Мадэль выхавальнай работы, якая паспяхова ўкараняецца ў Беларускам дзяржаўным аграрным тэхнічным універсітэце, зразумела, мае сваю спецыфіку. Гэта перш за ўсё збалансаванасць фарміравання ў студэнтаў прафесійных (спецыфічных) каштоўнасцяў і ўсеагульных

сэнсэ ў Беларускам дзяржаўным аграрным тэхнічным універсітэце менавіта так усё і адбылося. Тут захоўваюць свае традыцыі і, адначасова, заўсёды імкнучыся быць сучаснымі. Інакш і нельга — студэнты ж нездарма лічацца адной з найбольш актыўных сацыяльна-дэмаграфічных груп грамадства. Гэта без перабольшвання інтэлектуальны патэнцыял краіны, яе будучыня. Таму і арганізацыя выхавальнай і ідэалагічнай работы заўсёды застаецца адной з важнейшых задач. Яе належнае выкананне заўсёды мае рэальныя абрысы, канкрэтныя вынікі, паколькі суправаджае яно і дзятуч на працягу ўсіх гадоў іх студэнцкага жыцця. Варта зрабіць гэты час для

ны стан, арганізацыю выхавальнага мерапрыемства забяспечваюць студэнцкія саветы інтэрнатаў. На факультэтах і ва ўніверсітэце функцыянуюць грамадскія камісіі па жыллёвым пытанні, па аздараўленню і санаторна-курортнаму лячэнню, харчаванню, а таксама спецыяльныя прафільныя правапараўнальныя і барацьбы з п'янствам.

Як бачым, «механізм» вельмі няпросты і трэба прыкладзіць шмат намаганняў, каб ён запрацаваў «як гадзінік». У Беларускам дзяржаўным аграрным тэхнічным універсітэце план мерапрыемстваў па рэалізацыі Дзяржаўнага прэзідэнта Рэспублікі Беларусь; план мерапрыемстваў па прафілактыцы і пярэджанню карупцыйных правапарушэнняў; план бягучага рамонтна-аб'ектаў БДАТУ; план мерапрыемстваў па ўзмацненню мераў барацьбы з эканамічнымі правапарушэннямі; план работы ўпраўлення выхавальнай работы з моладдзю; планы выхавальнай работы са студэнтамі на факультэце, кафедр; план выхавальнай работы куратора; план выхавальнай работы са студэнтамі, якія жывуць у інтэрнаце; план работы студэнцкага савета ўніверсітэта. Акрамя таго, як мы ведаліся, у індывідуальных планах прафесарска-выкладчыцкага складу БДАТУ ёсць асобны раздзел «Выхавальная работа са студэнтамі».

Такая работа, вядома ж, цяжка апрацаваць. Нездарма ж кажуць, што перамога пачынаецца на старце. Цікава і такі факт: вынікі тэставання паказваюць, што на працягу апошніх трыох гадоў пэўным чынам зменшылася колькасць студэнтаў з высокім узроўнем трывожнасці. Гэта сведчыць аб адным — моладзь добра адаптуецца да новага для сябе студэнцкага асяроддзя. А усё чаму? Ды проста ўмовы стварэння належнай — працяглай зладжанай сістэмы арганізацыі ідэалагічнай і выхавальнай работы. Спецыялісты Беларускага дзяржаўнага аграрнага тэхнічнага ўніверсітэта і студэнты працуюць разам, гэта, напэўна, самы прадукцыйны шлях да станоўчых вынікаў. А дзякуючы удалася многага. Творча, дынамічна працуюць органы студэнцкага самакіравання. Канструктыўная ініцыятыва моладзі заўсёды знаходзіць магчымасць да рэалізацыі, яна пачатая і мае падтрымку. Напэўна, адным з такіх цэнтраў культуры-выхавальнай работы па арганізацыі адпачынку з'яўляецца студэнцкі клуб, які ўваходзіць у склад упраўлення выхавальнай работы з моладдзю. У клуб студэнты прыходзяць не толькі як глядачы (цакваецца да разнастайных акцый сярод юнакоў і дзятуч заўсёды вялікая), яны імкнучыся стаць актыўнымі ўдзельнікамі творчага працэсу. Фарміруюцца і працуюць калектывы мастацкай самадзейнасці, грамадска-культурнага аб'яднання аматараў харэаграфічнага, музычнага, тэатральнага і іншых відаў мастацтва. Літаратурна-мастацкі клуб «Першапачаткоўцы» — уладальнік шматлікіх ганаровых дыпламаў. Актыўна дзейнічае і асноўны існаваны ўніверсітэце — музей гісторыі БДАТУ. Сучасныя студэнты тут выхоўваюцца на слаўных традыцыях свайго ВНУ. Дарчы, у БДАТУ замацавалася шмат традыцый, праводзяцца цікавыя мерапрыемствы. Адным словам, студэнтам сумавецца не выпадае, яны ведаюць, што могуць рэалізаваць сябе як на прафесійнай ніве, так і ў творчасці.

Напэўна, самае гаюльнае, што людзі паверылі ў перспектывы, сумненню наконт будучыні вёскі ўжо не ўніжае. Адным з кардынальных пытанняў на шляху да яе адраджэння без усялякіх сумненняў з'яўляецца фарміраванне неабходнага кадравага патэнцыялу. Гэта стратэгічнае пытанне, якое вызначае развіццё як асобна аграрна-сельскагаспадарчага комплексу, так і ўсёй Беларускай эканамічнай ужо. Нездарма кіраўнік дзяржавы ў сваім сьлёзным Пасланні Беларускаму народу і Нацыянальнаму савету падкрэсліў, што прыярытэтам цяперашняй п'яцігодкі стане эканаміка ведаў. Ва ўмовах жорсткай канкурэнцыі неабходна ажыццявіць пераход да інвацыйнай, навукаёмкай, рэсурсаэфектыўнай, навукаёмкай, рэсурсаэфектыўнай эканамікі. Толькі ў такім разе можна разлічваць на станоўчую стратэгію развіцця. Гэта напраму дачыцца і аграрна-сельскагаспадарчага комплексу, пытанне забеспячэння галіны кадрамі набывае асаблівую актуальнасць. Па сутнасці, ад яго вырашэння залежыць перспектыва, будучыня сельскагаспадарчай галіны. Адноль — і новыя патрабаванні да кадраў, цяпер востра запатрабаваныя сучаснай спецыялісты, якія паспяхова здольныя вырашчаць самае складанае пытанне. Гэта сапраўды рухавік прагрэсу, нажонч чаго ніякіх сумненняў не ўніжае. Выпты падрыхтоўкі высокакваліфікаваных, прафесійных, ініцыятыўных кадраў для айчынага аграрна-сельскагаспадарчага комплексу ў нашай краіне назапашаны немалы. На гэты ніве вось ужо больш чым паўстагоддзя плённа працуюць спецыялісты Беларускага дзяржаўнага аграрнага тэхнічнага ўніверсітэта. У межах сумеснага праекта «Звязды» і БДАТУ мы ўжо шмат расказвалі пра штодзённае жыццё і перспектывы развіцця гэтай выдатнай вышэйшай навукаёмкай установы, якая падтрымлівае свае слаўныя традыцыі і актыўна крочыць у «нагу з часам». Тут імкнучыся сфарміраваць сапраўды рознабаковую асобу, сучаснага спецыяліста, які надзвычай запатрабаваны на рынку працы і без праблем зможа знайсці сабе годнае месца ў жыцці. Як адукацыйны працэс, так і арганізацыя цаласнай сістэмы ідэалагічнай і выхавальнай работы тут заўсёды на належным узроўні. У гэтым яшчэ раз пераканаліся, калі ў чарговы раз завітлі ў Беларускае дзяржаўнае аграрнае тэхнічнае ўніверсітэце. Мы імкнуліся паглядзець на усё вачыма цяперашніх выпускнікоў, якія зараз знаходзяцца ў пошуку будучай прафесіі. Мяркую, што менавіта ім такая інфармацыя будзе вельмі дарэчна.

Чалавек XXI стагоддзя Працэс усебаковага развіцця асобы — справа надзвычай адказна і вельмі складана. Гэта тым самым прыступкі прафесійнага і грамадзянскага росту, па якіх студэнты праходзяць разам з педагогамі. У Беларускам дзяржаўным аграрным тэхнічным універсітэце апраўдана лічыць галюўнай мотай ідэалагічнай і выхавальнай работы прафесійную падрыхтоўку высокакваліфікаваных спецыялістаў для аграрна-сельскагаспадарчага комплексу, пытанне забеспячэння галіны кадрамі набывае асаблівую актуальнасць. Па сутнасці, ад яго вырашэння залежыць перспектыва, будучыня сельскагаспадарчай галіны. Адноль — і новыя патрабаванні да кадраў, цяпер востра запатрабаваныя сучаснай спецыялісты, якія паспяхова здольныя вырашчаць самае складанае пытанне. Гэта сапраўды рухавік прагрэсу, нажонч чаго ніякіх сумненняў не ўніжае. Выпты падрыхтоўкі высокакваліфікаваных, прафесійных, ініцыятыўных кадраў для айчынага аграрна-сельскагаспадарчага комплексу ў нашай краіне назапашаны немалы. На гэты ніве вось ужо больш чым паўстагоддзя плённа працуюць спецыялісты Беларускага дзяржаўнага аграрнага тэхнічнага ўніверсітэта. У межах сумеснага праекта «Звязды» і БДАТУ мы ўжо шмат расказвалі пра штодзённае жыццё і перспектывы развіцця гэтай выдатнай вышэйшай навукаёмкай установы, якая падтрымлівае свае слаўныя традыцыі і актыўна крочыць у «нагу з часам». Тут імкнучыся сфарміраваць сапраўды рознабаковую асобу, сучаснага спецыяліста, які надзвычай запатрабаваны на рынку працы і без праблем зможа знайсці сабе годнае месца ў жыцці. Як адукацыйны працэс, так і арганізацыя цаласнай сістэмы ідэалагічнай і выхавальнай работы тут заўсёды на належным узроўні. У гэтым яшчэ раз пераканаліся, калі ў чарговы раз завітлі ў Беларускае дзяржаўнае аграрнае тэхнічнае ўніверсітэце. Мы імкнуліся паглядзець на усё вачыма цяперашніх выпускнікоў, якія зараз знаходзяцца ў пошуку будучай прафесіі. Мяркую, што менавіта ім такая інфармацыя будзе вельмі дарэчна.

першую чаргу, пэўна, уважлівым адносінам да студэнтаў. У Беларускам дзяржаўным аграрным тэхнічным універсітэце давалася пачуць такі дэвіз: «Ад паступлення ў ВНУ да атрымання дыплама пяць гадоў. Гэта шасцігадовая і незалежная гады. Беражы кожную хвіліну зносінаў з выкладчыкамі, авалодвай тамтэйшымі сучаснай навукай, развівай лепшыя якасці свайго духу. І ты абавязкова станеш спецыялістам і Чалавек XXI стагоддзя». Такія пранікнёныя словы наўрад ці каго пакінуць раўнадушным, мабыць таму і імкнучыся, духоўна, маральна і прафесійна падрыхтаваны да работы па абранай спецыяльнасці. Такі чалавек ведае сабе цану на рынку працы, здольны, калі патрабуюць абстаўлянцы, свабодна мяняць спецыяльнасць у межах вызначанага ў ВНУ накірунку. Ён псіхалагічна падрыхтаваны будаваць міжасобныя адносіны, паважвае меркаванні іншых, быць талерантным, здольным знаходзіць выйсце з самых складаных вытворчых і бытавых канфліктных сітуацый. Яго галюўны капітал — высокаразвітае пачуццё



Удзельнікі студэнцкага тэатра Насця Мілановіч і Аляксандр Казлоўскі.

нуцца студэнты апраўдаць тую спадзяванку, якія на іх ускладае грамадства, лічыць інтэлектуальным патэнцыялам, будучыняй грамадства.

— Мы дакладна разумеем тую адказную задачу, якая прад'яўляе час і імкнёмся аператыўна, якасна іх вырашаць, — адзначае рэктар Беларускага дзяржаўнага аграрнага тэхнічнага ўніверсітэта адраду займаюцца вышэйшай пасады (галюўны спецыялістаў і нават кіраўнікоў) у сельскагаспадарчых прадпрыемствах.

Гэта сведчанне высокага ўзроўню падрыхтоўкі кадраў у БДАТУ і адначасова, як тут лічаць, — вліццё адказнасці. Адноль — і тым мане жорсткай канкурэнцыі неабходна ажыццявіць пераход да інвацыйнай, навукаёмкай, рэсурсаэфектыўнай, навукаёмкай, рэсурсаэфектыўнай эканамікі. Толькі ў такім разе можна разлічваць на станоўчую стратэгію развіцця. Гэта напраму дачыцца і аграрна-сельскагаспадарчага комплексу, пытанне забеспячэння галіны кадрамі набывае асаблівую актуальнасць. Па сутнасці, ад яго вырашэння залежыць перспектыва, будучыня сельскагаспадарчай галіны. Адноль — і новыя патрабаванні да кадраў, цяпер востра запатрабаваныя сучаснай спецыялісты, якія паспяхова здольныя вырашчаць самае складанае пытанне. Гэта сапраўды рухавік прагрэсу, нажонч чаго ніякіх сумненняў не ўніжае. Выпты падрыхтоўкі высокакваліфікаваных, прафесійных, ініцыятыўных кадраў для айчынага аграрна-сельскагаспадарчага комплексу ў нашай краіне назапашаны немалы. На гэты ніве вось ужо больш чым паўстагоддзя плённа працуюць спецыялісты Беларускага дзяржаўнага аграрнага тэхнічнага ўніверсітэта. У межах сумеснага праекта «Звязды» і БДАТУ мы ўжо шмат расказвалі пра штодзённае жыццё і перспектывы развіцця гэтай выдатнай вышэйшай навукаёмкай установы, якая падтрымлівае свае слаўныя традыцыі і актыўна крочыць у «нагу з часам». Тут імкнучыся сфарміраваць сапраўды рознабаковую асобу, сучаснага спецыяліста, які надзвычай запатрабаваны на рынку працы і без праблем зможа знайсці сабе годнае месца ў жыцці. Як адукацыйны працэс, так і арганізацыя цаласнай сістэмы ідэалагічнай і выхавальнай работы тут заўсёды на належным узроўні. У гэтым яшчэ раз пераканаліся, калі ў чарговы раз завітлі ў Беларускае дзяржаўнае аграрнае тэхнічнае ўніверсітэце. Мы імкнуліся паглядзець на усё вачыма цяперашніх выпускнікоў, якія зараз знаходзяцца ў пошуку будучай прафесіі. Мяркую, што менавіта ім такая інфармацыя будзе вельмі дарэчна.

«Ва ўніверсітэцкім інтэрнаце ўтульна, як дома», — сцвярджаюць Наталія Шыкуць, Кацярына Куляўцова і Вольга Войтава.



І ў танцы мы лепшыя: студэнткі Аляся Кудзіновіч і Андрэй Каменскі.

Заняткі на аграмеханічным факультэце праходзяць цікава і з карысцю.



(агульнакультурных). Такі падыход — зноў-такі ў кантэксце фарміравання ўсеабавай асобы. Я адзначаю ў БДАТУ, пры падрыхтоўцы студэнтаў на першыя месца па важнасці з выхавальнага комплексу прафесійных уменняў і навыкаў, прафесійных якасцяў асобы — камунікацыйных, арганізацыйных, рэфлектарна-аналітычных і інш. А таксама ўзровень развіцця агульнай культуры асобы будучага спецыяліста. Стаць сапраўдным прафесіяналам, чалавек XXI стагоддзя — шлях няпросты, аднак такі неабходны для кожнага з тых, хто зараз толькі вызначае сваё месца ў грамадстве. Напэўна таму многім з іх цікава будзе ведаць, што ўсё выхавальнае палітыка ў Беларускам дзяржаўным аграрным тэхнічным універсітэце традыцыйна скіравана на стварэнне максімальна спрыяльных умоў для студэнтаў ва ўсіх сферах іх дзейнасці. У такім разе і вучыцца вельмі цікава, а вольны час можна баць з карысцю, з улікам сваіх інтарсаў. Паверце, знайсці заняткаў па душы можна без усялякіх цяжкасцяў і перашкод — самых разнастайных варыянтаў надзвычай многа.

Задача нумар адзін Напэўна, зусім не будзе перабольшаннем, калі сказаць, што сістэма выхавальнай і ідэалагічнай работы ў Беларускам дзяржаўным аграрным тэхнічным універсітэце фарміравалася на працягу ўсяго часу існавання гэтай вышэйшай навукаёмкай установы, гэта значыць на працягу больш чым паўстагоддзя. Зразумела, што за гэты дзесяцігоддзі і ў методыках, і ў падыходах адбыліся шматлікія змяненні. Яно і зразумела — кожная сістэма толькі тады жыццёва дзейная, калі яна развіваецца, улічвае патрэбы часу. У гэтым



Таленавіты трэнер-выкладчык Анатолий ЛИС і студэнт 3-га курса, прызьёр рэспубліканскіх спаборніцтваў Аляксандр Кузьміч у зале бокса.

моладзі незабыўным, які б заўсёды ўзгадваўся толькі з прыемнымі пацудамі.

— Задача важная і неабходная, але ж і складаная, — падкрэслівае праектар па вучэбна-выхавальнай работе, кандыдат тэхнічных навук, дацэнт Віктар Карко. Структура кіравання ідэалагічнай і выхавальнай работай у Беларускам дзяржаўным аграрным тэхнічным універсітэце даволі разгалінаваная. — Яна ўключае ў сябе рэктарат (рэктар, першы праектар, праектар па вучэбна-выхавальнай работе), упраўленне выхавальнай работы з моладдзю (аддзел ідэалагічнай работы, аддзел сацыяльнай і выхавальнай работы, студэнцкі клуб, рэдакцыя сярэдняй масавай інфармацыі), дэканаты факультэтаў (дэкан, намеснік дэкана па выхавальнай рабоце), гуманітарна-экалагічны факультэт грамадскіх прафесій, спартыўны клуб, кафедры (загадчыкі кафедры — куратары курсаў, выкладчыкі — куратары студэнцкіх груп). Арганізаваны і дзейнічаюць грамадскія акцыйныя арганізацыі (пярвічная прафсаюзная арганізацыя, пярвічная арганізацыя БРСМ (з пярвічнай райкама), маладзёжны аб'яднанні (студэнцкі інфармацыйны цэнтр, аб'яднанне карыстаўнікаў лакальнай камп'ютарнай сеткай у інтэрнаце, літаратурна-мастацкае аб'яднанне «Першапачаткоўцы»). Вельмі важным накірункам выхавальнай дзейнасці ў БДАТУ з'яўляецца студэнцкае самакіраванне. Рэгулярна праводзяць пасяджэнні каардынацыйны савет па ідэалагічнай і выхавальнай рабоце, студэнцкі саветы ўніверсітэта, факультэтаў, курсаў, студэнцкіх груп. Належны парадкаў, дэцыпліну, санітар-

тоўных праграм, сярэд якіх «Комплексная праграма развіцця БДАТУ на 2005—2010 гады», праграма «Развіццё інфармацыйнага заўсёды навукаёмка-выхавальнага працэсу ў БДАТУ» (2005—2007 гг.), комплексна-мэтавая праграма «Прафілактыка п'янства і алкагалізму ў студэнцкім асяроддзі» (2005—2008 гг.), «Здаровыя ў дораслае жыццё» (2005—2008 гг.), а таксама комплексна-мэтавая праграмы «Інтэрнат» (2005—2007 гг.) і «Сацыяльна-абарона студэнцкага моладзі БДАТУ» (на 2006—2010 гг.). Сістэма планава-навукаёмка ўключае ў сябе комплекс планаў на ўсіх узроўнях — план ідэалагічнай і выхавальнай работы БДАТУ на 2007 г., план комплексных мерапрыемстваў па рэалізацыі рэспубліканскай праграмы «Моладзь Беларусі» на 2006—2010 гады; план-графік правядзення інфармацыйных сустрэч адміністрацыі ўніверсітэта са студэнтамі;

рускім дзяржаўным аграрным тэхнічным універсітэце каардынуе ўпраўленне выхавальнай работы з моладдзю. Раней гэта быў аддзел, што не зусім адпавядала ні статусу ВНУ, ні маштабам той работы, якая праводзілася. Недарэчна была выпраўлена — з 1 кастрычніка 2005 года ў БДАТУ працуюць упраўленне выхавальнай работы з моладдзю.

— Мы імкнёмся стварыць усё належныя ўмовы для студэнтаў, паколькі сістэма выхавання ахоплівае як вучэбны, так і вольны час, — адзначае начальнік упраўлення выхавальнай работы з моладдзю Тацяна Вашчаева. — Пры гэтым ці не асноўная задача — разам з прафесійнай падрыхтоўкай дапамагчы юнакам і дзятчатам раскрыць свой творчы патэнцыял, рэалізаваць сябе. Гэта сумесная работа педагогаў і студэнтаў, агульная справа, цяжка праца па самаўдасканаленню, фарміраванню асобы. Такі працэс пачынаецца адразу, з перша-



Чытальня зала бібліятэкі.



Стыпендыяты спецфонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па заахаванню таленавітых студэнтаў і навучнікаў Аляксандр ХАРКОВ (старшыня студэцкага ўніверсітэта), Жанна КУЛЯЎЦОВА і Сяргей СТАРАСВЕЦКІ і стыпендыяты фонду Ф. Скарыны Вольга ЛАДУЦЬКА.

сітэце ўсё ўдалося зрабіць залежным чынам, таму студэнце жывуць тут зусім не выглядае будзённа — яно заўсёды насычана разнастайнымі цікавымі падзеямі. Увесь працэс дакладна арганізаваны — выконваецца шэраг грун-

тоўных праграм, сярэд якіх «Комплексная праграма развіцця БДАТУ на 2005—2010 гады», праграма «Развіццё інфармацыйнага заўсёды навукаёмка-выхавальнага працэсу ў БДАТУ» (2005—2007 гг.), комплексна-мэтавая праграма «Прафілактыка п'янства і алкагалізму ў студэнцкім асяроддзі» (2005—2008 гг.), «Здаровыя ў дораслае жыццё» (2005—2008 гг.), а таксама комплексна-мэтавая праграмы «Інтэрнат» (2005—2007 гг.) і «Сацыяльна-абарона студэнцкага моладзі БДАТУ» (на 2006—2010 гг.). Сістэма планава-навукаёмка ўключае ў сябе комплекс планаў на ўсіх узроўнях — план ідэалагічнай і выхавальнай работы БДАТУ на 2007 г., план комплексных мерапрыемстваў па рэалізацыі рэспубліканскай праграмы «Моладзь Беларусі» на 2006—2010 гады; план-графік правядзення інфармацыйных сустрэч адміністрацыі ўніверсітэта са студэнтамі;

рускім дзяржаўным аграрным тэхнічным універсітэце каардынуе ўпраўленне выхавальнай работы з моладдзю. Раней гэта быў аддзел, што не зусім адпавядала ні статусу ВНУ, ні маштабам той работы, якая праводзілася. Недарэчна была выпраўлена — з 1 кастрычніка 2005 года ў БДАТУ працуюць упраўленне выхавальнай работы з моладдзю.

— Мы імкнёмся стварыць усё належныя ўмовы для студэнтаў, паколькі сістэма выхавання ахоплівае як вучэбны, так і вольны час, — адзначае начальнік упраўлення выхавальнай работы з моладдзю Тацяна Вашчаева. — Пры гэтым ці не асноўная задача — разам з прафесійнай падрыхтоўкай дапамагчы юнакам і дзятчатам раскрыць свой творчы патэнцыял, рэалізаваць сябе. Гэта сумесная работа педагогаў і студэнтаў, агульная справа, цяжка праца па самаўдасканаленню, фарміраванню асобы. Такі працэс пачынаецца адразу, з перша-



Чытальня зала бібліятэкі.



шага курса. Важную ролю ў фарміраванні цаласнай асобы адіграе калектыв. Таму вельмі важна, каб моладзь належным чынам адаптавалася да студэнцкага жыцця. На працягу апошніх шасці гадоў адбываецца псіхалагічна-педагагічнае суправаджэнне адпаведна працэсу адаптацыі першакурснікаў. Яе мэта — захаваць псіхалагічнае здароўе студэнтаў, стварэнне належных умоў для асабістага развіцця і станаўлення маладога спецыяліста.

Такая работа, вядома ж, цяжка апрацаваць. Нездарма ж кажуць, што перамога пачынаецца на старце. Цікава і такі факт: вынікі тэставання паказваюць, што на працягу апошніх трыох гадоў пэўным чынам зменшылася колькасць студэнтаў з высокім узроўнем трывожнасці. Гэта сведчыць аб адным — моладзь добра адаптуецца да новага для сябе студэнцкага асяроддзя. А усё чаму? Ды проста ўмовы стварэння належнай — працяглай зладжанай сістэмы арганізацыі ідэалагічнай і выхавальнай работы. Спецыялісты Беларускага дзяржаўнага аграрнага тэхнічнага ўніверсітэта і студэнты працуюць разам, гэта, напэўна, самы прадукцыйны шлях да станоўчых вынікаў. А дзякуючы удалася многага. Творча, дынамічна працуюць органы студэнцкага самакіравання. Канструктыўная ініцыятыва моладзі заўсёды знаходзіць магчымасць да рэалізацыі, яна пачатая і мае падтрымку. Напэўна, адным з такіх цэнтраў культуры-выхавальнай работы па арганізацыі адпачынку з'яўляецца студэнцкі клуб, які ўваходзіць у склад упраўлення выхавальнай работы з моладдзю. У клуб студэнты прыходзяць не толькі як глядачы (цакваецца да разнастайных акцый сярод юнакоў і дзятуч заўсёды вялікая), яны імкнучыся стаць актыўнымі ўдзельнікамі творчага працэсу. Фарміруюцца і працуюць калектывы мастацкай самадзейнасці, грамадска-культурнага аб'яднання аматараў харэаграфічнага, музычнага, тэатральнага і іншых відаў мастацтва. Літаратурна-мастацкі клуб «Першапачаткоўцы» — уладальнік шматлікіх ганаровых дыпламаў. Актыўна дзейнічае і асноўны існаваны ўніверсітэце — музей гісторыі БДАТУ. Сучасныя студэнты тут выхоўваюцца на слаўных традыцыях свайго ВНУ. Дарчы, у БДАТУ замацавалася шмат традыцый, праводзяцца цікавыя мерапрыемствы. Адным словам, студэнтам сумавецца не выпадае, яны ведаюць, што могуць рэалізаваць сябе як на прафесійнай ніве, так і ў творчасці.

— Правы студэнтаў надзейна абаронены, у гэтым плане мы плённа супрацоўнічаем з адміністрацыяй універсітэта, — заўважае старшыня прафсаюзага камітэта студэнтаў Юрый Дубнавіцкі. — Падтрымлівае моладзь і матэрыяльна — напрыклад, летась 1996 студэнтам была аказана грашовая дапамога на суму 38,5 мільёна рублёў. Ва ўніверсітэце працуюць тры дружныя па ахове грамадскай парадку, штогод фарміруюцца і будавацца. Зачу заўважыць, што студэнты вельмі актыўна ўдзельнічаюць у грамадскім жыцці БДАТУ.

Яшчэ адна важная рыса, якая падкрэслівае стаўленне да моладзі: 89 працэнтаў студэнтаў (а першакурснікі ўсе) жывуць ва ўніверсітэцкіх інтэрнатах (дарчы, гэта сама высокі паказчык у сталіцы). Тут для іх створаны ўсе ўмовы — працуюць два філіялы бібліятэкі, спартыўныя, акцыва сацыялі і залы самападрыхтоўкі. Завершаны спецыяльныя стандарты інтэрнатаў, у адпаведнасці з якімі будуць праводзіцца будынікі. У пакоях ствараецца сямья сучаснае ўмовы — плануецца, што яны будуць «уважліва» шафай-кухонным, пісьмовым і камп'ютарным сталамі, тахтамі, тэлевізарам і халадзільнікам.

Пытанне арганізацыі харчавання студэнтаў, асабліва тых, якія жывуць у інтэрнатах, вырашаецца комплексна. У распрадэжні ўніверсітэта маецца сталовая на 320 месцаў, малая зала і два буфеты (на 24 і 16 месцаў). Студэнты маюць магчымасць самастойна прыгатаваць ежу непарэдна на кухнях інтэрнатаў. Студэнцкая

ПЯТНІЦА, 25 МАЯ


5.55, 16.50 Серыял «На-бярэжная Арфейр, 36». 6.50, 0.35 Дзень спорту. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 0.10 Навіны. 7.05, 9.05 Прэс-агляд. 7.10, 8.10 Добрай раніцы, Беларусь! 7.20, 8.20 Ты убачыш Першы! 7.25, 8.25, 11.50 Дзелавое жыццё. 7.45, 8.45, 19.35 Зона X. 9.10, 19.55 Серыял «Ад-чынныя хатня гаспадыні». 9.55 Шпілка. 10.25, 17.50 Серыял «Ка-ханне як каханне». 11.25 «Дарожны фаталізм». 12.10 Сфера інтарэсаў. 12.30 Маст. фільм «Дні Турбіных». 13.45 Дак. фільм «Нарадзіў-ся ў літанам». 14.35 Альманах падарож-жаў. 15.15, 19.20 Навіны рэгі-на. 15.30 Мультифільм. 15.50 Серыял «Старша-класнік». 16.20, 0.45 Серыял «Дзя-дзюля маёй мамы». 21.00 Панарама. 21.05 Панарама. 21.40 Культурныя людзі. 22.05 Меладрама «Сакра-тарка».



Даволі прывабная, але вельмі закамлікваная і не улагодная ў сабе дзячына вырашае крута змяніць сваё жыццё.



7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.25 Навыны спорту. 7.05 «Наша раніца». 9.05 «Валерыі Залатухін. Вельмі асабістае». 10.05 Серыял «Застацца ў жыццё». 11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.40 Навыны спорту. 11.10, 21.05 Серыял «Не радзіць прыгожай». 12.05 «Малахаў». 13.10 «Свой, чужы». Серыял. 14.05 «Дэтэктывы». 14.35 «Кантрольная закупка». 15.05 «Доктар Курпатаў». 15.15 Спецрасследванне. «Выпробаванне спадчыны». 17.15 «Няхай гавораць». 18.20 Серыял «Сябры». 18.55 Поле цудаў. 20.00 Час. 22.10 «Сярэбраны грамафон». 23.45 Што? Дзе? Калі? 1.15 Драма «Небяспечны сувязь».




Арыстакрат віконт дэ Вальмон вядомы ў свеце як лавіна і спакунік. Разам са




6.50 Мультифільм. 7.15 Серыял «Аматыры жыццё». 7.40 Сузор'е надзей. 8.20 «Раўнавага: асяроддзе пражывання». 8.45 Слова Мітрапаліта Філарэта на святы Святой Тройцы Гаспадыні. 9.00, 12.00, 14.25 Навіны. 9.05 Арсенал. 9.35 Ранішня хваля. 10.10 У свеце маторы. 10.45 КомпаС. 11.25 Усе стыхі. 12.10 КВЗ. 1/8 фіналу Еўра-лігі. 13.55 Футбол. Ліга чэмпіёнаў. Відэазапіс. 14.35 Навіны рэгіёна. 14.55 «Формула-1». Гран-пры Манака. 16.55 Мужчынскі характар. 17.25 Час кіно. 18.05 Суперлато. 19.05 Драма «Блокпост».



22.00 Панарама тыдня. 22.25 Дэтэктыў «Запомніце, мяне завуць Рагозіні!».



6.00 «Надзельная раніца». 7.00, 9.00, 16.00 Навыны навіны. 9.05 Надзельная прапе-ведзь. 9.15 Серыял «Сябры». 9.55 «Бесталковыя нататкі». 10.15 Пакуль усё дома. 11.10 Фаздына. 11.45 «Ранішня пошта». 12.15 «Разумніцы і разумні-кі». 12.55 Камедыя «Двана-цаць крэслаў». 16.15 Навыны спорту. 16.20 «Міжнародная панара-ма». 16.40 «Новыя песні пра га-лунае». 17.45 «Мінута славы». Фі-нал. Дзень другі. 20.00 Контур. 21.05 «Дыханне планеты». 21.35 Маст. фільм «Парс-цёнак нашчадка дына-сты».



3 Эрмітаж прапала адна з загадкавых рэліквій расій-скай манархіі. Хто можа вяр-нуць рарытэт, не аддаючы справу агалосціць? 23.40 «Камедзі Клуб». 0.20 Трылер «Незаконнае ўварванне».



6.00 Камедыя «Зроблена ў Амерыцы». 7.45 Мрй вашаму дому. 8.00 Дзіцячая гадзіна. 9.05 Мультифільм. 9.35 Серыял «Уцікі Арт-фула Доджэра».




сваёй сяброўкай маркірай дэ Мерты іх пачынае новую небяспечную гульню.




7.00 Ранішня падзардак. 8.00 «Салодкі плод». Се-рыял. 8.50, 15.50 Навыны культу-ры. 9.00 У гэты дзень. 9.05, 18.35 Серыял «Га-радскі раман». 9.55, 21.20 Серыял «Опе-ры. Хронікі забойнага ад-дзела-3». 10.50 Дак. серыял «Пятае вымярэнне». 11.20 Ядзім дома. 11.50, 13.20 Анекдот. LAD. 12.10 Мультифільм. 12.40 «Дзяціства апошні знак». Муз. праграма. 12.55 «Спорт, спорт, спорт...» Анатоля Ярмак. 13.40 «Рэтра». Тэлеспектакль. 16.15 Мультисерыял «Вакол шпітэлі-4». 16.35 Серыял «Таямнічы востраў».



17.30 Маст. фільм «Паміж жыццём і смерцю». 19.30 Жансавет. 20.00 Кальханка. 20.20 Беларускае часіна. 22.25 Права чалавека. 22.30 «Дзекі». Жывы тавар. 23.00 Хакер. НХЛ. Агляд тыдня. 23.35 Баскетбол. НБА. Агляд тыдня.



6.05, 17.20 «Міншчына». 6.15, 7.40 «3 чаго пачынае-цца раніца». 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны». 8.40 «Аўтапанарама». 9.00 «Салдаты 12». Серы-ял. 10.00 «Сталкер». 10.40 «Тэма дня». 10.45 «Наша справа». 11.00, 18.25 «Пяць мінут да метра». Серыял. 12.00 «Фірменная гісторы-і». Серыял. 13.00 «Асабісты інтарэс». 13.50 «Студэнты 2». Се-рыял. 14.50 «Браты». Мультисерыял. 15.15 «Відавочна прадстаў-ляе: самае шакіруючае». 16.00 «Есць кантакт». 16.50 «Бабскі бунт». 17.30 «Званая вясчра 3». 20.05 «СТБ-спорт». 20.20 «Добры вечар, малыш». 20.30 Камедыя «Проста сябры».



7.00 «Сад і агарод плюс». 7.15, 10.50, 21.00, 23.45 «Метазапрагноз». 7.20 Маст. фільм «Жывыя і мёртвыя». 8.55 «К-гульня». 9.00 «Дом жывых гісторыі». 9.30 «Гурман-клуб». 9.50 Серыял «Пуаро Ага-ты Крысы». 11.00 Маст. фільм «Палі-цэйскі». 13.00 «Лаві момант!». 13.15 «Тэлечат — «8 канал». 16.30 «Жыццё, поўнае рад-дасці». 17.00 «Мой любімы гадва-нец». 17.20 «Мультипарад». 18.40 «Дзіно». 19.00 «Магелан» — «Пада-рожка са смакамі». 19.30 «Сад і агарод». 19.40, 21.25 «Распродаж. Навінікі. Акцыі». 19.45 Серыял «Справяд-лівая справа». 20.45 «Вечарніца». 21.10 «Каралі муай тай». 21.30 Трылер «Сківці-2». 23.50 «Начны тэлечат».



7.00 Добрай раніцы, Расія! 9.15 «Аляксандр Калягін: маналог не для сцэны». 10.00 Серыял «Сонька За-лалая Ручка». 11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі. 11.30, 14.20 Мясцовы час. Весткі—Масква.



12.15 Камедыя «Іншапла-нецянка». 14.00 Спецрэпартаж. 14.15 Сямейны альбом. 16.00 Паэзія Армені. 16.15 Любоўныя гісторыі. 16.45 Арт-рэвалюцыя. 18.45 Беларускае часіна. Календар. Тройца». Дак. фільм. 13.00 Слова пісьменніка. 13.45 Мультифільм. 14.15 «Спорт, спорт, спорт...» Сяргей Ліштван. 14.45 Вас выклікае Спарт-ландыя. 15.45 Камедыя «Нябес-ныя ластавіцы». 17.55 Футбол. Кубак Бела-русі. Фінал. 20.10 Анекдот. LAD. 20.30 Тэлебарометр. 20.45 Камедыя «3а бедна-га гусара закінчыце слова». 23.25 «ПРАсоўванне».



6.30 «Рэкламы аблом». 6.55 «Далёкія сваякі». 7.20 Фільм для дзяцей «Усё надварот». 8.25 «Трое зверху». Серы-ял. 9.15 «Аўтапанарама». 9.40 «Відавочна прадстаў-ляе: самае смешнае». 10.30 «Вулікае сведчанне». 11.05 «Культурнае жыццё». 11.35 «Добры дзень, доктар!». 12.05 «КДБ ў смокіну». Серыял. 13.05 «Опі і прусакі». Мульти-серыял. 13.50 Дэтэктыў «Аніскін і Фантамас». 15.15 «Опера без межаў». 16.00 «Новыя падарожжы дылетанта». 16.30 «24 гадзіны». 16.50 «Нацыянальны зда-бытак». Тэатр. 17.20 «Прыватныя гісторыі». 18.10 «Відавочна прадстаў-ляе: самае шакіруючае». 19.00 «Аўтапанарама». 19.30 «Тыдзень» з Аленай Хадаранак. 20.45 Меладрама «Леп-шы сябар». 22.50 «Спартыўны ты-дзень». 23.20 Міжнародны турнір па тэнісу. 1.30 «Па поўнай праграме». 2.10 «Бла-бла-шоў». 3.15 «Уцікі». Серыял.




7.00 Весткі. 7.10 Маст. фільм «Май-ская ноч, або Тэлепінча». 8.10 «Дыялог пра жыццё». 8.40 «Студыя «Здароўе». 9.10 Мультифільмы. 10.00 «Сам сабе рэжысёр». 11.00, 14.00 Весткі. 11.10 Мясцовы час. Вест-кі—Масква. 11.20 «Сто да аднаго». 11.20 «Пакрой смежу». 13.10 «Дваржэцкія. Выклік лёсу». 14.20 Маст. фільм «Бар-мен з «Залатога якара». 15.50 Весткі. Дзяжурная часць. 16.20 «Сумленны дэтэк-тыў». 16.55 «Крывое люстэрка. Тэатр Яўгена Петрасана». 19.00 Весткі тыдня. 20.00 Спецыяльны карэс-пандант. 20.25 Маст. фільм «Ахіле-сава пята». 23.15 Камедыя «Герцагі Хазарда: галівудская мі-тусьня».



6.00, 15.00 Дак. серыял «Згубленыя светлы». 7.30 Мультифільм «Двана-цаць месяцаў». 8.30 «Мільён пытанняў аб прыродзе». 8.45 Хто лепшы за нас? 9.00, 17.00 Камедыйны катэіль. 9.30 Введзе рускую. 10.30 «Хвост каменты». 11.30, 14.30, 17.30 «На-выны Садружнасці». 12.00 Любімыя акцёры: Ула-дзімір Носік.




7.25 «Сышчык». Маст. фільм. 10.15, 23.25, 5.00 Пят-роўка. 38. 10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі. 10.45 «У цэнтры увагі». «За-марожаныя». 11.20, 2.20 «Адна спра-ва на дваіх». Серыял. 12.25 «Залатая цешца». Серыял. 13.50 Небяспечная зона. 14.30 «Час не выбіра-ючы». Серыял. 15.30 Новая «Часінка». 16.55 Дзелавая Масква. 17.20 «Хто заплаціць за ўдачу». Маст. фільм. 18.55 «У цэнтры увагі». «Квадратны метр». 20.05 «Не страляйце ў му-зыкантаў». Дак. фільм. 21.00 Момант ісціны. 21.55 «Народ хоча ве-даць». 22.55 Падзеі. 25-я гадзіна. 23.45 «Усё маё жыццё — тэатр». Аляксандр Калягін. 0.35 «Раба кахання». Маст. фільм. 3.15 «Аддэскае капітана Блада». Маст. фільм. 4.20 «Скандалнае жыццё з Вольга Б.» «Справа аб кошках і сабаках».



Куды могуць завесці вясё-льня любюныя прыгоды двух сяброў? Ды куды заўгодна! 22.55 «Відэама-нявідэма». 23.30 «Бла-бла-шоў». 0.45 Трылер «Выкрадаль-ны касцей». 2.15 «Па поўнай праграме». 2.55 «Уцікі». Серыял.



6.00 Зараджайся! 7.30, 18.15 Серыял «Пе-цярбурскія тайны». 8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Навыны Садружнасці». 8.45 Хто лепшы за нас? 9.00 Даведнік. 9.30 Ток-шоў «Спрэчаны тэ-рыторыя». 10.30 Дак. серыял «Гісторыі злучэнстваў». 12.00, 22.25 Студыя 60—90. 12.15, 22.30 Кіно-Індыя. «Цудоўная сям'я». 13.45 Урокі англійскай мовы. 14.00 Дзіцячы сеанс. «Ан-тычная лярка». 15.00 Дак. серыял «Слівкі грамадства». 16.00 Серыял «Максімо ў мамі сэрцы». 17.00 Дак. серыял «Вясель-ныя вар'яцтва». 18.00 Акцэнт. 18.15 Парад парадаў: А. Аліна. 19.45 «Цік-так». 20.00 Лепшае з джэнтль-мен-шоў. 21.00 Серыял «Бушыдо — шлях воіна». 22.00 Акцэнт+.



6.00 «Сёння раніца». 9.05 «Наша усё!». 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння. 10.20 Дак. серыял «Пера-мошная смерць». 10.50 «Крымінальная Расія». 11.15 Серыял «Дальна-боішчыкі». 12.10 «Дзаве праўды». 13.25 Серыял «Пад Валі-кай Младзевіцкай». 14.15 Серыял «Вуліцы разбітых літароў-6». 15.10 «Авіатары». 15.40 «Аглед. Выратавальнікі». 16.30 Серыял «Вяртанне Мухтара-2». 18.30 «Аглед. Надзвычай-нае здарэнне». 19.45 «Следства вялі...». 20.40 «Аэрадром «Крамль». Фільм Аляксея Пабораца. 21.35 Трылер «Турбулент-насць — 3: Хэві метал». 23.30 Камедыя «Каханне на траіх».




9.30 Вось гэта дзіва!!! 10.00 Спідвей. Гран-пры Польшы. 11.00 Футбол. Ліга чэмпіёна-ў. Фінал. 12.45, 16.00 Веласпорт. «Тур Італіі». 13.30, 19.30, 20.30 На-стоўны тэніс. Чэмпіянат Еўро-пы ў Харватыі. 18.30 «Алеганды Ралан Га-рос». А. Агасі—А. Мядзев-дзёў. 23.00 Покер. Еўратур. 0.00 Футбол. 24 лепшыя клубы Еўропы. 0.30 Экстрэмальны спорт. 1.00 Тэквандо. Чэмпіянат свету ў Кітаі.



5.00 Канал «Настроі». 7.20, 13.45, 17.15, 18.50 «Гісторыя дзяржавы Расійс-кай».




7.00 «Сад і агарод плюс». 7.15, 10.50, 21.00, 23.45 «Метазапрагноз». 7.20 Маст. фільм «Жывыя і мёртвыя». 8.55 «К-гульня». 9.00 «Дом жывых гісторыі». 9.30 «Гурман-клуб». 9.50 Серыял «Пуаро Ага-ты Крысы». 11.00 Маст. фільм «Палі-цэйскі». 13.00 «Лаві момант!». 13.15 «Тэлечат — «8 канал». 16.30 «Жыццё, поўнае рад-дасці». 17.00 «Мой любімы гадва-нец». 17.20 «Мультипарад». 18.40 «Дзіно». 19.00 «Магелан» — «Пада-рожка са смакамі». 19.30 «Сад і агарод». 19.40, 21.25 «Распродаж. Навінікі. Акцыі». 19.45 Серыял «Справяд-лівая справа». 20.45 «Вечарніца». 21.10 «Каралі муай тай». 21.30 Трылер «Сківці-2». 23.50 «Начны тэлечат».



7.00 Добрай раніцы, Расія! 9.15 «Аляксандр Калягін: маналог не для сцэны». 10.00 Серыял «Сонька За-лалая Ручка». 11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі. 11.30, 14.20 Мясцовы час. Весткі—Масква.



12.15 Камедыя «Іншапла-нецянка». 14.00 Спецрэпартаж. 14.15 Сямейны альбом. 16.00 Паэзія Армені. 16.15 Любоўныя гісторыі. 16.45 Арт-рэвалюцыя. 18.45 Беларускае часіна. Календар. Тройца». Дак. фільм. 13.00 Слова пісьменніка. 13.45 Мультифільм. 14.15 «Спорт, спорт, спорт...» Сяргей Ліштван. 14.45 Вас выклікае Спарт-ландыя. 15.45 Камедыя «Нябес-ныя ластавіцы». 17.55 Футбол. Кубак Бела-русі. Фінал. 20.10 Анекдот. LAD. 20.30 Тэлебарометр. 20.45 Камедыя «3а бедна-га гусара закінчыце слова». 23.25 «ПРАсоўванне».




6.30 «Рэкламы аблом». 6.55 «Далёкія сваякі». 7.20 Фільм для дзяцей «Усё надварот». 8.25 «Трое зверху». Серы-ял. 9.15 «Аўтапанарама». 9.40 «Відавочна прадстаў-ляе: самае смешнае». 10.30 «Вулікае сведчанне». 11.05 «Культурнае жыццё». 11.35 «Добры дзень, доктар!». 12.05 «КДБ ў смокіну». Серыял. 13.05 «Опі і прусакі». Мульти-серыял. 13.50 Дэтэктыў «Аніскін і Фантамас». 15.15 «Опера без межаў». 16.00 «Новыя падарожжы дылетанта». 16.30 «24 гадзіны». 16.50 «Нацыянальны зда-бытак». Тэатр. 17.20 «Прыватныя гісторыі». 18.10 «Відавочна прадстаў-ляе: самае шакіруючае». 19.00 «Аўтапанарама». 19.30 «Тыдзень» з Аленай Хадаранак. 20.45 Меладрама «Леп-шы сябар». 22.50 «Спартыўны ты-дзень». 23.20 Міжнародны турнір па тэнісу. 1.30 «Па поўнай праграме». 2.10 «Бла-бла-шоў». 3.15 «Уцікі». Серыял.



7.00 Весткі. 7.10 Маст. фільм «Май-ская ноч, або Тэлепінча». 8.10 «Дыялог пра жыццё». 8.40 «Студыя «Здароўе». 9.10 Мультифільмы. 10.00 «Сам сабе рэжысёр». 11.00, 14.00 Весткі. 11.10 Мясцовы час. Вест-кі—Масква. 11.20 «Сто да аднаго». 11.20 «Пакрой смежу». 13.10 «Дваржэцкія. Выклік лёсу». 14.20 Маст. фільм «Бар-мен з «Залатога якара». 15.50 Весткі. Дзяжурная часць. 16.20 «Сумленны дэтэк-тыў». 16.55 «Крывое люстэрка. Тэатр Яўгена Петрасана». 19.00 Весткі тыдня. 20.00 Спецыяльны карэс-пандант. 20.25 Маст. фільм «Ахіле-сава пята». 23.15 Камедыя «Герцагі Хазарда: галівудская мі-тусьня».



6.00, 15.00 Дак. серыял «Згубленыя светлы». 7.30 Мультифільм «Двана-цаць месяцаў». 8.30 «Мільён пытанняў аб прыродзе». 8.45 Хто лепшы за нас? 9.00, 17.00 Камедыйны катэіль. 9.30 Введзе рускую. 10.30 «Хвост каменты». 11.30, 14.30, 17.30 «На-выны Садружнасці». 12.00 Любімыя акцёры: Ула-дзімір Носік.



7.25 «Сышчык». Маст. фільм. 10.15, 23.25, 5.00 Пят-роўка. 38. 10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі. 10.45 «У цэнтры увагі». «За-марожаныя». 11.20, 2.20 «Адна спра-ва на дваіх». Серыял. 12.25 «Залатая цешца». Серыял. 13.50 Небяспечная зона. 14.30 «Час не выбіра-ючы». Серыял. 15.30 Новая «Часінка». 16.55 Дзелавая Масква. 17.20 «Хто заплаціць за ўдачу». Маст. фільм. 18.55 «У цэнтры увагі». «Квадратны метр». 20.05 «Не страляйце ў му-зыкантаў». Дак. фільм. 21.00 Момант ісціны. 21.55 «Народ хоча ве-даць». 22.55 Падзеі. 25-я гадзіна. 23.45 «Усё маё жыццё — тэатр». Аляксандр Калягін. 0.35 «Раба кахання». Маст. фільм. 3.15 «Аддэскае капітана Блада». Маст. фільм. 4.20 «Скандалнае жыццё з Вольга Б.» «Справа аб кошках і сабаках».




11.50 Серыял «Плюс бяс-концацы». 12.45 Серыял «Саламея». 13.40 Весткі. Дзяжурная часць. 14.40 «Прыватнае жыццё». 15.30 Суд ідзе. 16.40 Мясцовы час. Вест-кі—Маскоўскае вобласць. 17.10 «Кулагін і партнёры». 17.45 Серыял «Анёл-ахоўнікі». 18.50, 23.00 Весткі—Бела-русь. 19.45 Добрай ночы, малышы! 19.55 Гарадок. 20.25 Маст. фільм «К-19». 23.10 Трылер «Гнеў».



6.00 «Сёння раніца». 9.05 «Наша усё!». 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння. 10.20 Дак. серыял «Пера-мошная смерць». 10.50 «Крымінальная Расія». 11.15 Серыял «Дальна-боішчыкі». 12.10 «Дзаве праўды». 13.25 Серыял «Пад Валі-кай Младзевіцкай». 14.15 Серыял «Вуліцы разбітых літароў-6». 15.10 «Авіатары». 15.40 «Аглед. Выратавальнікі». 16.30 Серыял «Вяртанне Мухтара-2». 18.30 «Аглед. Надзвычай-нае здарэнне». 19.45 «Следства вялі...». 20.40 «Аэрадром «Крамль». Фільм Аляксея Пабораца. 21.35 Трылер «Турбулент-насць — 3: Хэві метал». 23.30 Камедыя «Каханне на траіх».



9.30 Вось гэта дзіва!!! 10.00 Спідвей. Гран-пры Польшы. 11.00 Футбол. Ліга чэмпіёна-ў. Фінал. 12.45, 16.00 Веласпорт. «Тур Італіі». 13.30, 19.30, 20.30 На-стоўны тэніс. Чэмпіянат Еўро-пы ў Харватыі. 18.30 «Алеганды Ралан Га-рос». А. Агасі—А. Мядзев-дзёў. 23.00 Покер. Еўратур. 0.00 Футбол. 24 лепшыя клубы Еўропы. 0.30 Экстрэмальны спорт. 1.00 Тэквандо. Чэмпіянат свету ў Кітаі.



5.00 Канал «Настроі». 7.20, 13.45, 17.15, 18.50 «Гісторыя дзяржавы Расійс-кай».



7.00 «Сад і агарод плюс». 7.15, 10.50, 21.00, 23.45 «Метазапрагноз». 7.20 Маст. фільм «Жывыя і мёртвыя». 8.55 «К-гульня». 9.00 «Дом жывых гісторыі». 9.30 «Гурман-клуб». 9.50 Серыял «Пуаро Ага-ты Крысы». 11.00 Маст. фільм «Палі-цэйскі». 13.00 «Лаві момант!». 13.15 «Тэлечат — «8 канал». 16.30 «Жыццё, поўнае рад-дасці». 17.00 «Мой любімы гадва-нец». 17.20 «Мультипарад». 18.40 «Дзіно». 19.00 «Магелан» — «Пада-рожка са смакамі». 19.30 «Сад і агарод». 19.40, 21.25 «Распродаж. Навінікі. Акцыі». 19.45 Серыял «Справяд-лівая справа». 20.45 «Вечарніца». 21.10 «Каралі муай тай». 21.30 Трылер «Сківці-2». 23.50 «Начны тэлечат».

</

## Извещение о проведении аукциона 30 мая 2007 года

УП «Минский городской центр недвижимости»  
проводит 61-й открытый аукцион  
на право заключения договора аренды (сроком на 5 лет)  
нежилых неиспользуемых помещений коммунальной собственности г. Минск

№ лота	Тип помещения, адрес, целевое назначение*	Арендная площадь, кв. м	Начальная цена, тыс. руб.
КУП «ЖРЭО Заводского района г. Минска» тел. 285-56-02			
1	Подвал, ул. Голодеда, 49, пом. 05 (непроизводственное — офис)	19,05	278
КУП «ЖРЭО Ленинского района г. Минска» тел. 221-35-03			
2	Подвал, ул. Комсомольская, 34 (вход через подъезд, без коммунальных услуг)	25,68	375
3	Цоколь, ул. Комсомольская, 33 (вход через подъезд, под непроизводственное — офис, требуется ремонт)	31,03	453
4	Цоколь, ул. Судмалиса, 26 (вход с другим арендатором, под непроизводственное — офис, требуется ремонт)	17,62	257
5	2 этаж, ул. Физкультурная, 26 «а» (общий вход, под непроизводственное — офис)	46,77	682
6	Подвал, пр. Рокоссовского, 113 (вход через аптеку, под непроизводственное — офис, без естественного освещения, требуется ремонт)	18,25	266
КУП «ЖРЭО Московского района г. Минска» тел. 252-80-63, 200-84-44			
7	1 этаж, ул. Р. Люксембург, 90 «а» (под непроизводственное — офис)	48,17	703
КУП «ЖРЭО Октябрьского района г. Минска» тел. 213-29-60, 224-53-76			
8	Подвал, ул. Левкова, 3, корп. 1 (непроизводственное — офис, смешанное)	59,52	868
9	1 этаж, ул. Жуковского, 10, корпус 1 (непроизводственное — офис, смешанное)	10,79	157
10	1 этаж, ул. Жуковского, 10, корпус 1 (непроизводственное — офис, смешанное)	14,69	214
КУП «Минская спадчина» тел. 227-80-72			
11	Цоколь, ул. Сторожковская, 5 (непроизводственное — офис)	15,00	219
Главное управление потребительского рынка тел. 220-51-34, 219-00-78			
12	Помещение № 17 в ТЦ «Партизанский», пр. Партизанский, подземный переход универсамом «Беларусь» (торговля непродовольственными товарами)	25,50	4 463
13	Помещение № 1, пл. Независимости, подземный переход № 8 (под солиарий)	72,40	6 336
14	Открытый киоск № 214, ТЦ «Столица», пл. Независимости (розничная торговля непродовольственными товарами)	18,45	3 229
15	Открытый киоск № 311, ТЦ «Столица», пл. Независимости (розничная торговля непродовольственными товарами)	18,45	3 229
16	Открытый киоск № 319, ТЦ «Столица», пл. Независимости (розничная торговля непродовольственными товарами)	18,45	3 229
17	Помещение № 331, ТЦ «Столица», пл. Независимости (обменный пункт по купле-продаже иностранной валюты)	27,00	4 726
18	Помещение № 312, ТЦ «Столица», пл. Независимости (общественное питание)	1 097,85	16 013
КУП «Дом торговли «Октябрьский» тел. 200-77-53			
19	Часть торгового зала магазина, ул. Московская, 1/2 (под обменный пункт с возможностью приема платежей от населения и выдачи денежных средств по пластиковым карточкам)	7,00	1 225
20	Помещение, пер. Толстого, 12 (непроизводственное — офис)	23,15	338
КУП «ОРПК Заводского района» тел. 243-17-69			
21	Помещение, ул. Герасименко, 57 (непроизводственное — офис)	31,55	460
22	Помещение, ул. Герасименко, 57 (производственное)	516,36	7 532
23	Помещение, ул. Герасименко, 57 (производственное)	534,56	7 797
24	Помещение, ул. Герасименко, 57 (непроизводственное — офис)	17,85	260
КУП «Партизанское» тел. 200-16-91, 200-57-70			
25	Помещение, ул. Стебенева, 2 (производственное, склад, смешанное)	171,80	2 506
26	Помещение, ул. Стебенева, 2 (производственное, склад, смешанное)	265,95	3 879
27	Помещение, ул. Стебенева, 2 (производственное, склад)	206,03	3 005
28	Помещение, ул. Бабушкина, 78 (непроизводственное — офис, без юрнадзора)	40,30	588
ГПУ жилищного хозяйства Мингорисполкома УП «Жилкомплекс» тел. 235-55-43			
29	Часть помещения, ул. Аанаева, 69 (под автомат по продаже напитков)	1,50	263
УП «УДСиБ Мингорисполкома» тел. 203-13-73			
30	Помещение № 138, ул. Короля, 9 (под непроизводственное — офис)	21,00	1 838
КУП «БытЭкс» тел. 203-79-66			

Участник аукциона до начала его проведения должен вынести у балансодержателя возможность использования помещения под планируемые виды деятельности, в том числе с учетом требований по санитарным и противопожарным нормам. Для участия в аукционе участник перечисляет задаток в размере 10 процентов от начальной цены лота и плату за участие в аукционе в размере 4 базовых величин на р/с 3012024570010 в филиале ОАО «Белпромстройбанк» по Минской области, код 153001331, УНП 190398583 УП «Минский городской центр недвижимости», представляет нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. Порядок подачи документов определен условиями проведения аукциона. Условия и сроки оплаты за объект устанавливаются протоколом о результатах аукциона. Договор аренды с победителем аукциона заключается в установленном порядке в 30-дневный срок с даты принятия решения Мингорисполкома.

Аукцион состоится 30 мая 2007 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Документы на участие в аукционе принимаются по 29 мая 2007 года до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Заявки на участие, поступившие после указанного срока, не рассматриваются. Контактные телефоны: 227-40-22, 227-48-36. Наш сайт в Интернете [www.mgcn.by](http://www.mgcn.by).

№ лота	Тип помещения, адрес, целевое назначение	Арендная площадь, кв. м	Начальная цена, тыс. руб.
31	2 этаж, помещения 34, 35, 36, 36 «а», ул. Ташкентская, 7 (4 помещения под склад (согласование с балансодержателем))	47,20	688
32	2 этаж, помещение 12, ул. Ташкентская, 7 (под склад)	20,40	298
33	Помещение, пр. Пушкина, 8 (под непроизводственное — офис)	51,70	754
34	Цоколь, ул. Машиностроителей, 19 (непроизводственное — офис)	54,80	799
35	Цоколь, ул. Машиностроителей, 19 (3 смежных помещения, склад)	142,50	2 079
КУП «Белизна» тел. 281-24-19			
36	Помещение, ул. Кнорина, 55 (2 этаж, непроизводственное — офис)	39,90	582
37	2 этаж, ул. Кнорина, 55 (производственное, кроме швейного, склад, непроизводств. — офис)	50,50	737
38	Помещение, ул. Кнорина, 55 (1 этаж, непроизводственное — офис)	33,20	484
39	Помещение, ул. Кнорина, 55 (2 этаж, непроизводственное — офис)	24,30	354
КУП «Белхиммистика» тел. 204-69-13			
40	1 этаж, пер. Ольшевского, 3 (непроизводственное — офис)	48,00	700
Комитет по здравоохранению УП «ЖилЗдрав» тел. 247-76-92			
41	1 этаж, ул. Якубовского, 41 (непроизводственное — офис по согласованию с МЧС и ЦГиЗ)	18,34	268
КУП «Минтранс» Филиал «Минский автовокзал» тел. 219-36-59			
42	1 этаж, ул. Филимонова, 63 (игровые автоматы, букмекерская деятельность, непроизводственное — офис)	126,90	5 553
КУП «Минтранс» Филиал «Служба энергохозяйства» тел. 288-22-65			
43	Часть помещения, ул. Гурского, 17 (под автомат по продаже напитков)	1,50	263
Управление образования администрации Партизанского района тел. 235-79-46			
44	Помещение, 1-й пер. Менделеева, 36 (под непроизводственное офис, склад, спортивную секцию)	297,20	4 335
УО «Минское государственное профессионально-техническое училище № 31 монтажных и специальных строительных работ» тел. 230-10-69, 230-12-67			
45	Площадка под автодром, ул. Буденного, 8	1 600,00	23 338
УО «Минский государственный дворец детей и молодежи» тел. 233-70-29			
46	Часть помещения в зале кафе «Планета звезд», Старовиленский тракт, 41 (для установки аппаратов по продаже мягкого мороженого и горячего шоколада)	4,00	700
КУП «Минская овощная фабрика» тел. 244-36-82			
47	3 комнаты, п/о Тростенец, Минский район (непроизводственное — офис, требуется ремонт)	42,90	626
48	2 бывших коровника, д. Б. Стиклево, Минский район (под склад, без коммуникаций, требуется ремонт)	4 800,00	70 013
ОАО «Минскремстрой» тел. 200-98-50, 200-99-78			
49	Помещение, ул. Андреевская, 4 (непроизводственное — офис)	37,31	544
50	Помещение, ул. Андреевская, 4 (непроизводственное — офис)	22,50	328
ОАО «Стройтрест № 4» тел. 231-55-42, 292-05-68			
51	Помещение, ул. П. Бровки, 32 (1 этаж, непроизводственное — офис)	15,99	233
ОАО «Стройтрест № 1» тел. 294-21-35			
52	Помещение, ул. Пугачевская, 1 (ком. 73, непроизводственное — офис, требуется ремонт, без телефона и адреса)	29,25	427
КУП «Минские вторичные ресурсы» тел. 242-73-85			
53	Помещение, ул. Брестская, 40 «б» (под производственное)	68,70	1 002
ГУ «СДОШОР 5 по борьбе УФСИТ Мингорисполкома» тел. 227-00-94			
54	Помещение, ул. Карбышева, 46, корп. 1 (под кафетерий)	27,90	2 442
УП «Отды» тел. 255-12-49			
55	1 этаж, ул. Притыцкого, 56 (4 комнаты, в т.ч. 49,9 кв.м — с естественным освещением, непроизводственное — офис, производственное — по согласованию с арендодателем)	128,90	1 880
56	1 этаж, ул. Кижеватова, 78 (5 комнат, в т.ч. 3 комнаты с естественным освещением, непроизводственное — офис, производственное — по согласованию с арендодателем)	91,00	1 327
57	2 этаж, ул. Д. Сердича, 10 (2 комнаты, в т.ч. 67,6 кв.м — с естественным освещением, непроизводственное — офис, производственное — по согласованию с арендодателем)	76,30	1 113
Управление по физической культуре и спорту и туризму ЦПОР по теннису» тел. 234-11-21			
58	Часть холла 1 этажа, ул. Жудро, 40 (продажа теннисного спортивного инвентаря — по согласованию с МЧС и ЦГиЗ)	36,00	525

\* Целевое назначение помещений определяется в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 30 сентября 2002 года № 495 «О совершенствовании порядка определения размеров арендной платы и передачи в безвозмездное пользование общественных, административных и переоборудованных производственных зданий, сооружений и помещений, находящихся в государственной собственности» и предусматривает:

«непроизводственное целевое использование» — использование помещений для размещения руководителей, органов управления и контроля юридических лиц и их структурных подразделений, а также специалистов по снабжению и сбыту, финансово-экономических служб, бухгалтерий;

«производственное целевое использование» — использование помещения непосредственно для выпуска продукции, выполнения работ и оказания услуг с размещением на арендуемых площадях рабочих и специалистов, а также для складирования продукции, товаров. К помещениям производственного целевого использования относятся также помещения актовых, спортивных, выставочных залов, подсобные помещения, предназначенные для обслуживания деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

## Доброе сэрца

### ШРЭК ПРОЙДЗЕ ПА КРАІНЕ

У Мінску ўчора адбылася святая прэм'ера поўнаметражнага мультфільма «Шрэк Трэці», на якую да маленькіх глядачоў прыбыў... сам герой. Зялёны велікан сцявяджаў, праўда, што з балот яму было выбірацца цяжкавата, але дзеля дзяцей ён згодны на ўсё. Першымі глядачамі «Шрэка» сталі, дзякуючы супрацоўніцтву Мінскага кінавідаэпракату і кампаніі «Юнілевер», 650 дзяцей са школ-інтэрнатаў і дзяціных дамоў. Для іх перад сеансам была падрыхтавана забаўляльная праграма з мнствам сюрпрызаў.

Як раскажаў генеральны дырэктар УП «Кінавідаэпракат» Мінгарвыканкома Васіль Коктыш, беларусы закупілі тры копіі фільма на даволі працяглы тэрмін — «пакуль усім жадаючым не пакажам, не выпусцім мультфільм з Мінска». Пакуль што ў сталічных кінатэатрах назіраецца сапраўдны ажыятаж — білеты на трыяга «Шрэка» прададзены па нядзелью ўключна.

Акрамя таго, у дабрачынным фармаце прэм'ера галівудскай анімацыйнай стужкі пройдзе ва ўсіх абласных гарадах Беларусі — толькі ў Брэсце і Гродне на тэхнічных прычынах не дзяцей са школ-інтэрнатаў і дзетдамоў прыязуць у кіно, а наадварот, у кожных дзіцячых дом паставяць дамашні кінатэатр. Гэта — першая сацыяльная акцыя, якую праводзіць у нашай краіне кампанія «Юнілевер» — вытворца харчовых тавараў, але, як падкрэсліў дырэктар кампаніі па карпаратыўных адносінах Дзяніс Гур'яновіч, падобныя мерапрыемствы атрымаюць працяг.

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

### СВЯТА БУДУЧЫХ АГРАРЫЯЎ, ВЕТЭРЫНАРАЎ

У Віцебскай акадэміі ветэрынарнай медыцыны прайшоў фестываль «Студэнцкая аграрная вясна».

Падчас фестывалю працавала студэнцкая навуковая канферэнцыя, праводзіліся спартыўныя спаборніцтвы, конкурс канцэртных праграм, быў арганізаваны «круглы стол», дзе дзяліліся вопытам выкладчыкаў і навуковай работы, абмяркоўвалі перспектывы падрыхтоўкі кадраў для вёскі.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

### МАЛАНКА ТРАПІЛА Ў ХЛЕЎ

Падчас моцнай навальніцы днямі маланка трапіла прама ў гаспадарчую пабудову на прыватным падворку ў вёсцы Саска Ліпка Нясвіжскага раёна.

Як паведамілі ў Мінскім абласным упраўленні МЧС, ад пажару пацярпела сама пабудова, прапала свойская жывёла і каля тоны сена.

У вёсцы Ванялевічы Капыльскага раёна і ў вёсцы Касенічы Крупскага падчас навальніцы былі пашкоджаны дахі адбываюцца мясцовага клуба і збожжавошчына. У асобных населеных пунктах Стаўбцоўскага, Мінскага і Барысаўскага раёнаў фіксаваліся кароткія адключэнні электраэнергіі.

Сяргей РАСОЛЬКА.




У 18-ы раз на Стаўбцоўшчыне праходзіць фестываль «Сымон-музыка». Сялета ён прысвечаны 125-й гадавіне Якуба Коласа. На творчае саперніцтва з'ехаліся канкурсанты з 50 музычных школ краіны.

## Сёння

Сонца	Месяц
Усход 5.03	Маладзік 16 мая.
Заход 21.10	Месяц у сузор'і Білізят.
Даўжыня дня 16.07	
Віцебск 4.46	16.20
Магілёў 4.53	16.07
Гомель 4.57	20.49
Гродна 5.20	21.24
Брэст 5.27	21.17
	15.50

## Надвор'е на заўтра



## ...у суседзях

ВАРШАВА	+13 — +15 °C	Без ападкаў	МАСКВА	+28 — +30 °C	Без ападкаў
ВІЛЬНЮС	+18 — +20 °C	Без ападкаў	РЫГА	+19 — +21 °C	Без ападкаў
КІЕЎ	+26 — +28 °C	Без ападкаў	С-ПЕЦЬЯРБУРГ	+22 — +24 °C	Без ападкаў

## 18 мая

1942 год — 65 годзе таму ў акупіраваным фашысцкімі Мінску выйшаў першы нумар газеты «Звязда» — органа Мінскага падпольнага гаркама КП(б)Б. Рэдактарам нумара быў Уладзімір Амелянюк (*на фот.*)

1920 год — нарадзіўся Караль Вайтыла, які ў 1978 годзе стаў папам Рымскім Янам Паўлам II.

«Для таго, каб навучыцца гаварыць праўду людзям, спачатку неабходна навучыцца гаварыць яе сабе».

Леў Талстой.

## УСМІХНЁМСЯ!

— Скажыце, паручнік, вы зможаце выпіць вядро гарэлкі?  
— Выпіць, мяркую, не, але сербану-с надрэзна!

Аб'ява ў шматпавярхоўцы.  
«Ліфт не працуе. Бліжэйшы ліфт у суседнім доме».

— Леў Талстой! Ненавіджу! Ненавіджу!!  
— Што здарылася?  
— Леў Талстой, «Вайна і мір», 4 тамы!! Ненавіджу!!

— А ты што — чытаў?  
— Не, керсеў!!!

Перад пад'ездам надпіс на асфальце буйнымі літарамі: «РА, Я ЦЯБЕ КАХАЮ!» — фарбай. «РА» — крэйдзі...

Сын генерала гуляе ў салдаці:  
— Тата, глядзі, я тут правы фланг пабудоваў, а тут левы...  
— Правільна, малайчына, сыноч! А вось гэта, мабыць, рэзерв схаваны?  
— Не, гэта мне салдаці дачу будуць...

Самая прыемная раціна — устаў, памыўся, выпіў кавы і пайшоў дадому.

## белагруппробанк

### ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «БРЭНД ГОДА 2006»

Открытое акционерное общество «Белагруппробанк» сообщает, что 24 мая 2007 года проводится внеочередное Общее собрание акционеров в заочной форме.

220036, г. Минск, проспект Жукова, 3.

Повестка дня:

1. Об отчуждении путем продажи Банку внешнеэкономической деятельности СССР, Российская Федерация, принадлежащих ОАО «Белагруппробанк» акций ОАО «Белнешэкономбанк» в количестве 64200 штук по цене 403 белорусских рубля за одну акцию.

2. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, — 16 мая 2007 года.

Для получения бюллетеней для заочного голосования просим обращаться в учреждение ОАО «Белагруппробанк» по месту нахождения акционеров.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования — 22 мая 2007 года.

С решениями, принятыми Общим собранием акционеров банка, можно будет ознакомиться в учреждении ОАО «Белагруппробанк» после 3 июня 2007 года.

Телефон для справок: 8(017)2285303.

## Фэст «Меч Лідскага замка»

Фэст рыцарскіх бабё пад такой назвай адбудзецца 19—20 мая і пачнецца з шасці клубна-удзельніцкай па гарадзе.

У бавай праграме фэста — песьні, лучы, конны турніры, бургуты, спаборніцтва «Кіданне суліцаў» (коп'ю), інсцэніроўка бітвы за замк у XIV стагоддзі. На тэматычных выставах можна будзе азнаёміцца з рыцарскім шатром, сярэднявечнай артылерыяй, штурмавой і кідалнай тэхнікай, а ў «Горадзе майстроў» будуць прадставлены разнастайныя рамёствы — ткацтва, вышыўка, ганчарства, пляценне з лавы, выраб лаўкаў, стрэлаў, разьба па дрэву, металу... Чакаецца таксама, што на фэсце выступіць гурты старажытнай музыкі «Тутэйшая шляхта», «Стары Ольса» (Беларусь), «Drolls» (Расія) і іншыя. Выканаўцы старадаўняга танца паўдзельнічаць у конкурсе «У гонар каралевы Боны».

Барыс ПРАКОПЧЫК.

## Выстава

### Два бакі медаля

Дызайнер Леў Талбузін любіць рабць медалі. Менавіта ён быў аўтарам памятных медалёў да 500-годдзя Міколы Гусоўскага, да выставы, прысвечанай Язэпу Драздовічу, з вобразамі Максіма Багдановіча, Аляся Адамовіча, Францішка Багушэвіча. Нават 2000-годдзе Хрысціянства ён вітаў медалём сваёй работы, на замове Урада Беларусі. Ён рабць медалі ў парцаліне, бісквіце і тэракце, адліваў у бронзе. Але не толькі медалі, і плакеткі, модульныя рэльефы, аб'ёмныя кампазіцыі можна паглядзець у Музеі сучаснага выяўленчага мастацтва, дзе адкрылася выстава Льва Талбузіна.

Ён — адзін з першых выпускнікоў кафедры дызайну, і зараз працуе на гэтай кафедры ў Акадэміі мастацтваў. У яго сапраўды ёсць чаму навучыцца — творца ўмее спалучаць імкненне да канцэптуальных пошукаў з цікавасцю да роднай культуры. Талбузін выдатна валодае прасторавым мысленнем, умее аб'яднаць аб'екты з пластыку і шкла на плоскасці і ў прастору. Для яго мінулае і будучыня з'яўляюцца двума бакамі аднаго медаля.

Ларыса ЦІМОШЫК.

## Открытое акционерное общество «Центроэнергомонтаж» проводит 1 июня 2007 года внеочередное общее собрание акционеров с повесткой дня:

1. О покупке акций ОАО «Центроэнергомонтаж» на баланс Общества.

2. Об оказании спонсорской помощи.